



ЗВЯЗДА

27 КРАСАВІКА 2010 г.
АЎТОРАК
№ 80
(26688)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на традыцый ў дзень гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС наведваў рэгіён, што пацярпел ад гэтай катастрофы. Учора кіраўнік дзяржавы пабыў у Чарыкаўскім раёне Магілёўскай вобласці, дзе азнаёміўся з сацыяльна-эканамічным развіццём рэгіёну, работай па ўдасканаленні сацыяльнай абароны насельніцтва, пацярпелага ад аварыі на ЧАЭС.

Стварэнне аграпрадукцыйнага комплексу ў гэтай пяцігодцы будзе завершана, заявіў Аляксандр Лукашэнка, наведваючы аграпрадукцыйны комплекс. Усё да канца пяцігодкі ў Беларусі будзе налічвацца звыш 1,5 тыс. аграпрадукцый. У будучым будучы прыводзіцца ў парадок буйныя вёскі, размешчаныя паблізу аграпрадукцыйнага комплексу. Як адзначыў Прэзідэнт, у наступнай пяцігодцы асноўныя намаганні будуць сканцэнтраваны на развіцці ў краіне вытворчай базы.

Аграпрадукцыйны комплекс, які наведваў Аляксандр Лукашэнка, быў першым створаным у краіне. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што яму падабаецца менавіта такая аграпрадукцыйная форма. Крамя таго, тут створаны ўсе умовы для нармальнага жыцця людзей: ёсць магазін, дзіцячы сад, школа, камбінат бытавога абслугоўвання насельніцтва. Паводле слоў Прэзідэнта, у Беларусі 30 працэнтаў насельніцтва пражывае ў сельскай мясцовасці, у свеце гэта колькасць складае 6 працэнтаў. «Я хацеў бы захаваць гэтыя 30 працэнтаў сельскага насельніцтва, — сказаў ён. — Нам трэба захаваць вёску, гэта наша галоўная задача».

Размаўляючы з жыхарамі аграпрадукцыйнага комплексу, Прэзідэнт выказаў перакананне, што не дарэмна ў гэтых раёнах укладваліся сродкі, адраджаліся землі. Як было даложана кіраўніку дзяржавы, у Чарыкаўскім раёне захавалася дзясяці ніжэйшая на 30 працэнтаў, чым у цэлым па вобласці, а дарослага насельніцтва — на 20 працэнтаў. За апошнія 5 гадоў быў выяўлены толькі адзін выпадок «бруднага» малака, які адзначаўся ў 2006 годзе. На пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС тэрыторыях назіраецца добрая тэндэнцыя зніжэння радыяактыўнага забруджвання зямель. У некаторых рэгіёнах вядзецца работа па вяртанні выведзеных раней з сельгасбароту зямель.

Беларусь павінна павысіць канкурэнтаздольнасць сельгасвытворчасці. «Расія пойдзе наперад. У іх больш рэсурсаў, у іх грошы хапае. Яны ідуць услед за намі, пераймаючы вопыт. Мы не павінны адстаць. Мы павінны ў гэтай гонцы іх апырацца на крок, на паўкрок», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым Прэзідэнт падкрэсліў, што ўсе яго даручэнні, якія датычацца навідазнен парадку на зямлі, вырашэння пытанняў у сельскай гаспадарцы, павінны наўхільна выконвацца.



У Язёрскім садзе-яслях

Крамя таго, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што спецыялістаў сельскай гаспадаркі неабходна зацікавіць у рабоце на зямлі. Звяртаючыся да старшын Магілёўскага аблвыканкама Пятра Рудніка, кіраўнік дзяржавы сказаў: «Ніводны спецыяліст, ніводны начальнік участка з гэтага года не мае права звольніцца без вашага дазволу». На падрыхтоўку аднаго такога спецыяліста дзяржава затрачвае каля \$15 тыс., аднаўдана, яны павінны акупіцца.

Прэзідэнт таксама запатрабаваў ад Пятра Рудніка навесці парадок на зямлі ў рэгіёне. «Вобласць павінна быць «вылізана». Па кантуры кожнае поле павінна быць прыведзена ў парадок», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. «Так-сяк не атрымаецца. Уводзіце ваенную дысцыпліну, ставце задачы — ад сялян да кіраўнікоў выканкамаў. Вы ўмеце, ведаеце, як рабіць», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

«Мы пражылі самы цяжкі перыяд у навейшай гісторыі. Мы не адчулі таго страшнага крызісу, які быў у іншых краінах, калі есці не было халодна, голодна было», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Кажуць, свет выходзіць з крызісу. І мы пачынаем паціху прыбаўляць. Калі мы выйдзем на ўзровень 2008 года, то мы жыць будзем», — дадаў Прэзідэнт. Ён таксама адзначыў, што калі тэндэнцыя прыросту захаваецца, «то і грошы будуць», і фермы новыя будуць будавацца, і заробную плату будзем мець нармальную».

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«МЯСЦОВЫЯ САВЕТЫ ДЭПУТАТАў ПАВІННЫ БОЛЬШ ПРАЦАВАЦЬ З НАСЕЛЬНІЦТВАМ»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 25 красавіка прыняў удзел у галасаванні ў мясцовых Саветах дэпутатаў XXVI склікання.

Кіраўнік дзяржавы прагаласаваў на ўчастку № 1 Вясянскай выбарчай акругі № 39, а таксама паразмаўляў са студэнтамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры, іншымі выбаршчыкамі, якія прыйшлі прыняць удзел у галасаванні. Затым Аляксандр Лукашэнка адказаў на пытанні прадстаўнікоў СМІ.

Прэзідэнт лічыць, што не трэба вельмі патрабавальна ставіцца да работ мясцовых Саветаў дэпутатаў, паколькі «у іх не так шмат паўнамоцтваў». Але ў той жа час мясцовыя Саветы павінны больш працаваць з насельніцтвам.

«Трэба мець на ўвазе, што нашай Канстытуцыяй абсалютна дакладна агавораны функцыі і паўнамоцствы ўсіх органаў улады. Будзем гаварыць адкрыта: каму больш дадзена, з тым большае і патрабаванне. Каму ў нас больш за ўсё паўнамоцтваў дадзена? Вядома, Прэзідэнту, з яго і большае патрабаванне... А Саветы ў нас — толькі прадстаўнічы орган улады. Яны не фарміруюць нават выканкамы, не назначаюць, а толькі ўзгадняюць кіраўнікоў мясцовых выканкамаў чыноўнікаў».

Разам з тым, на думку Прэзідэнта, мясцовыя Саветы ў нас недастаткова кантактуюць з народам. «А сабіста хацеў бы, каб пасля гэтых выбараў сітуацыя кардынальна змянілася. Мясцовыя Саветы павінны працаваць з насельніцтвам, вельмі шмат працаваць», — падкрэсліў беларускі лідар. Аляксандр Лукашэнка нагадаў аб сваім неаднаразовым выказванні аб тым, што Саветы ў Беларусі, наараўне з прафсаюзамі і іншымі грамадскімі арганізацыямі, з'яўляюцца тымі «стаўпамі», на якіх трэба будаваць грамадскае жыццё.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што кандыдатам у любым выпадку трэба выконваць тое, што яны абяцалі сваім выбаршчыкам. «Аспадарамі ў сваіх раёнах Саветы згодна з нашым заканадаўствам наўрад ці могуць быць. У іх не так функцыі. Але яны разам з выканкамаў улады нясуць гэту ношу, готу адказнасць, і ўжо разам з імі яны павінны станавіцца гаспадарамі гэтай іншай тэрыторыі», — сказаў Прэзідэнт. — Таму я вельмі прасіў бы, каб мы не вельмі патрабавалі з мясцовых Саветаў дэпутатаў вырашэння тых пытанняў, за якія яны не нясуць адказнасці і на якія ў іх няма нават паўнамоцтваў, сілы, сродкаў і г.д.»

СТАР. 2



...І ПАПАВІВЕ ЧОВЕН

СТАРАЖЫТНАЕ рамясто вырабу чаўноў з цэлага дрэва маюць намер адрадыць у нацыянальным парку «Прыпяцкі». Сёння на Прыпяцкім Палесці засталася лічаныя людзі, якія валодаюць унікальнымі тэхналогіямі. І каб старажытны промысел, які налічвае тысячы гадоў, не снішоў у нябыт, вырашана аб'яднаць намаганні народных умельцаў, прыставіўшы да вопытных майстроў вучняў.

НА ЗДЫМКУ: Мікалай ЛІГОРСКІ займаецца старажытным промыслам.

ЗАЦВЕРДЖАНЫ НОВЫЯ ПАМЕРЫ МІНІМАЛЬНЫХ СПАЖЫВЕЦКІХ БЮДЖЭТАў

У Беларусі ўстаноўлены памеры мінімальнага спажывецкага бюджэту ў сярэдніх цэнах сакавіка 2010 года для розных сацыяльна-дэмаграфічных груп насельніцтва. Гэтыя нарматывы будуць дзейнічаць з 1 мая па 31 ліпеня гэтага года, паведаміла карэспандэнт БЕЛТА начальнік аддзела комплексных праблем развіцця сацыяльна-працоўнай сферы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Тамара РАК.

Сярэднедушава мінімальнага спажывецкага бюджэту сям'і з чатырох чалавек з 1 мая гэтага года складзе Br440 тыс. 600 у разліку на месяц (з 1 лютага па 30 красавіка 2010 года — Br395 тыс. 20, з 1 лістапада 2009 года па 31 студзеня 2010-га — Br387 тыс. 690). МСБ сям'і з чатырох чалавек служыць асновай для вызначэння права грамадзян на атрыманне льготных крэдытаў і субсідый на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылля памяшкання.

Новы МСБ сям'і з чатырох чалавек павялічыўся на 11,5 працэнта. Гэта абумоўлена двума фактарамі: ростам цэнаў на тавары і тарыфаў на паслугі, што ўваходзяць у спажывецкі карзін, а таксама пераглядам складу спажывецкага карзіна, адзначыла прадстаўнік Міністэрства і сацабароны.

СТАР. 2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО «АВТОМАГИСТРАЛЬ» (ПРОДАВЕЦ) ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже здания гаража (здание специализированное транспорта), об. пл. 219,2 кв.м, расположенного по адресу: Минский район, район п. Самохваловичи.

Начальная цена с НДС — 60 757 357 бел. руб. Площадь земельного участка 0,2000 га (право аренды по 22.01.2060). Задаток в сумме 6 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015. КУП «Минский областной центр учёта недвижимости». Объект обременен договором аренды. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 28.05.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.05.2010 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12. Сайт в интернете: www.rlt.by.

3 СЕРАДЫ ПАХАЛАДАЕ, А НА ВЫХАДНЫЯ ПРЫГРЭЕ ДА 23

У аўтарак паўсюдна па краіне пройдуць дажджы, месцамі наваліны, паведаміў рэдакцыя «НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГІДРАМЕТЭАПРАГНОЗУ Рэспубліканскага гідрометэацэнтара Дзмітрый РАБАЎ».

Тэмпература паветра ўдзень 10—16, па ўсходзе да 18 цяпла. У сярэдзі ўслед за атмасферным фронтам да нас завітае больш халоднае паветра. На ўначы 3—9 цяпла, удзень 6—13, на паўднёвым захадзе — да 15 градусаў. Уначы на большай частцы тэрыторыі, а ўдзень па ўсходзе дзевяці дзясятых месцамі наваліны. На поўначы краіны можа быць узмацненне ветру да 15—18 м/с. У чацвер ападкаў амаль не будзе, толькі ў Віцебскай вобласці кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3 да плюс 4 градусаў, на поўначы краіны месцамі да 5 марозу; удзень — 9—16 цяпла, на паўднёвым захадзе да плюс 20 градусаў.

З пяцідзю да нас завітае сапраўды цёплае паветра з боку паўднёвага захаду Еўропы. Усталяецца камфортнае веснавое надвор'е. Тэмпература ўначы 5—10, удзень 14—20, на паўднёвым захадзе — да 23 цяпла, на поўдні — да 23 градусаў. У суботу невяліка кароткачасовы дажджы будуць у заходняй частцы краіны, а ў нядзелю завітае чарговы атмасферны фронт, які прынесе дажджы і месцамі наваліны.

Сяргей КУРКАЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ЯРАСЛАў КАЧЫНСКІ СТАў КАНДЫДАТАМ НА ПАСАДУ ПРЭЗІДЭНТА ПОЛЬШЫ

Польская партыя «Права і справядлівасць» вылучыла Яраслава Качыньскага, брата-блізнака загінулага прэзідэнта Польшчы Леха Качыньскага, у якасці кандыдата на пасадку кіраўнікі дзяржавы. Пра гэта паведамляе Wiadomości са спасылкай на заяву, якую зрабіў віцэ-старшыня партыі Адам Ліпінскі. Першы тур датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў пройдзе 20 чэрвеня.

Сам Яраслаў Качыньскі, які з'яўляецца старшынёй партыі «Права і справядлівасць», адзначыў, што мае намер працягнуць справу папалітыкаў, што загінулі ў выніку авіякатастрофы. «Мы ў даўгу перад імі, мы ў даўгу перад нашай радзімай», — падкрэсліў ён.

БОЛЬШАСЦЬ УКРАЇНАЦЬ ВYSTУПІЛІ ЗА САЮЗ З РАСІЯЙ І БЕЛАРУСІЮ

Звыш 63 працэнтаў жыхароў Украіны лічаць мэтазгодным уваходжанне іх краіны ў саюз з Расіяй і Беларусію, паведаміла ІА «Українська навіна» са спасылкай на вынікі апытання грамадскай думкі, праведзенага «ФОМ-Україна».

Супраць стварэння такога саюза выступілі амаль 27 працэнтаў рэспандэнтаў, яшчэ дзевяць працэнтаў не змалі адказаць. Даследаванне, падчас якога былі апытаныя 1000 чалавек у 85 населеных пунктах, праводзілася 10-19 красавіка. Раней пра магчымасць абмеркавання тэмы стварэння саюза трых слаўянскіх дзяржаў заявіў віцэ-прэм'ер украінскага ўрада Уладзімір Сямінажэнка.

ВА УЗБЕКІСТАНЕ ТАЙНА ПРАВODЗЯЦЬ МАСАВУЮ СТЭРЬЛІЦАЦЮ ЖАНЧЫН БЕЗ ІХ ЗГОДЫ?

Ва Узбекістане па загадзе кіраўніцтва краіны праходзіць масавая стэральнізацыя жанчын, у тым ліку без іх згоды, паведаміў брытанскай газеце The Sunday Times узбекскі праваабаронца. Як сцвярджаюць барыб'яты за правы чалавека, гэтая праграма стартавала ў 1999 годзе, аднак да 2003 года яна была згорнутая з-за незадаволенасці, якую выказаў народ.

Нагледзячыся на тое, што за апошнія гады каэфіцыент нараджальнасці на адну жанчыну зменшыўся з 4,4 да 2,5 дзяцей, у лютым 2010 года ўлады вырашылі аднавіць праграму стэральнізацыі, піша InoPressa. У 2007 годзе доказы прымусовага правядзення гэтай працэдуры ў сваім дакладзе апублікаваў Камітэт ААН супраць катаванню.

ІНФЛЯЦЫЯ ў РАСІІ ў ПЯЦЬ РАЗOў ВYШЭЙ ЗА ЕўРАПЕЙСКУЮ

Інфляцыя ў Расіі ў першым квартале 2010 года склала 3,2 працэнта — гэта ў пяць разоў больш, чым у Еўрапейскім саюзе (0,6 адсотка). Такія лічбы 26 красавіка прывёў Расстат у сваёй штомесячнай даведцы.

Кошты на прадукты харчавання ў Расіі раслі ў тры з паловай разы хутчэй, чым у Еўропе — 4,1 працэнта супраць 1,2 працэнта. У Еўропе ў 2009 годзе кошты практычна не раслі з-за рэцэсіі, у якой апынулася эканоміка ЕС. З-за падзення попыту вытворцы змушаны былі змяняць кошты. Па меры выхадзі з рэцэсіі інфляцыя ў ЕС паступова пачынае расці. У сакавіку тэмпы росту коштаў у еўразоне склаў 1,4 працэнта ў гадавым вылічэнні, што стала максімумам са снежня 2008 года.

Паважаньня ветэраны, у мэтах паскарэння тэрмінаў праходжання пільмовай карэспандэнцыі, якая адраўляецца Вамі ў краіны СНД, РУП «Белпошта» пераканаўча просіць пры адпраўцы прасціх і заказных лістоў і паштовых карткаў рабіць на пярэднім (адраўсім) баку конверта, паштовай карткі аднаку «Ветэранскае». Такія адраўсімныя лістоўмай карэспандэнцыі будуць апрацоўвацца ў прыярытэтным парадку. Адміністрацыя РУП «Белпошта».

zepter Insurance Ул. Платонова, 1 б, пом. 28, 220034, г. Минск Тел./факс (8 017) 331 78 75

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Иностранного частного унитарного страхового предприятия «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» за 2010 год

1	АКТИВ		ПАСИВ	
	2	3	4	5
Основные средства	457,0	Источники собственных средств – всего	10 895,5	
Нематериальные активы	15,1	В том числе:		
Финансовые вложения – всего	1 440,1	уставный фонд	10 659,0	
В том числе:		резервный фонд	231,8	
инвестиции в дочерние общества	–	дополнительный фонд	4,7	
инвестиции в другие организации	–	фонд накопления	–	
облигации и другие долговые обязательства	1 440,1	фонд потребления	–	
прочие финансовые вложения	–	целевое финансирование	–	
Доля перестраховщиков в страховых резервах	39,0	нераспределенная прибыль прошлых лет	–	
Дебиторы – всего	89,1	нераспределенная прибыль отчетного года	–	
В том числе:		Страховые резервы и фонды – всего	1 841,4	
дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	5,0	В том числе:		
принятый в перестрахование дебиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	84,1	страховые резервы	1 797,2	
Прочие активы – всего	9 595,6	фонд предпринимательства (превентивный) мероприятия	44,2	
В том числе:		гарантийные фонды	–	
незавершенное строительство	0,1	Кредиторы – всего	363,0	
материальные ценности и затраты	382,5	В том числе:		
денежные средства	9 213,0	кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	14,2	
собственные акции (доли)	–	кредиторская задолженность по операциям перестрахования	–	
прочие активы	–	депо премий по рискам, переданным в перестрахование заимные средства	–	
Непокрытые убытки прошлых лет	–	кредиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	348,8	
Непокрытые убытки отчетного года	1 486,6	Прочие пассивы	22,6	
БАЛАНС	13 122,5	БАЛАНС	13 122,5	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Иностранного частного унитарного страхового предприятия «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» за 2010 год

Наименование показателя	1	млн. руб.	
		2	3
II. Страхование жизни			
Страховые взносы (премии)	010	–	
Страховые выплаты	020	–	
Изменение резерва по страхованию жизни (+ или -)	030	–	
Отчисления в гарантийный фонд	040	–	
Расходы на ведение дела	041	–	
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)	050	–	
III. Страхование иное, чем страхование жизни			
Страховые взносы (премии) нетто-перестрахование	064	2 315,4	
Изменение резерва отчислений премии – нетто-перестрахование (+ или -)	067	-1 328,9	
Оплаченные убытки (страховые выплаты) – нетто-перестрахование	082	290,1	
Изменение резервов убытков – нетто-перестрахование (+ или -)	092	-429,4	
Изменение других технических резервов (+ или -)	100	–	
Изменение иных страховых резервов (+ или -)	105	50,0	
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий и гарантийные фонды	110	50,0	
Расходы на ведение дела	120	1 058,1	
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, переданным в перестрахование	121	4,5	
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)	130	-875,0	
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II			
Операционные доходы	140	11 023,9	
Операционные расходы	145	10 224,4	
Внебюджетные доходы	150	34,3	
Внебюджетные расходы	155	1 443,7	
Использование прибыли	156	1,7	
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (+ или -)	170	-1 486,6	

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности подтверждена Аудиторским частным унитарным предприятием «КТИМ» (аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности от 24 февраля 2010 г. № 04-03/1/165-1)

С целью удовлетворения потребительского спроса ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОДАЖУ И ОТГРУЗКУ ПРОДУКЦИИ ЕЖЕДНЕВНО, в том числе в выходные и праздничные дни. Цементный завод (01512) 35368 Известковый завод (01512) 37630

Курсы валют		Курсы валют	
установленные НБ РБ с 27.04.2010г. (для б/н разліку)		для безналичных разліку Центробанк РБ	
1 доллар США	2 961,00	1 чешская крона	155,83
1 евро	3 963,00	1 польский злотый	1 019,70
1 латвийский лат	5 586,27	1 российский рубль	101,79
1 литовский лит	1 145,01	1 украинская гривна	373,63
10 юаней	29,0882		
1000 в.к.р.	9,7841		
	38,8706		

Выбары-2010

ПАРОГ АДМЯНІЛІ, А ЯЎКА ЗАСТАЛАСЯ

Мясцовыя выбары «мабілізавалі» 79,5 адсотка грамадзян, якія маюць права голасу

Што мы маем у першым набліжэнні? Усе 1495 мясцовых Саветаў абраныя ў паўнамочным складзе. Хоць у шэрагах «новаабранцаў» і недальчліся дзесяцярць. Пра дзевяці безальтэрнатыўныя акругах выбары не адбыліся (за адзінага вылучанага кандыдата прагаласавала менш паловы выбаршчыкаў, якія прыйшлі на участкі). А яшчэ ў адной — не праводзіліся наогул, бо кандыдат памёр. Там, натуральна, будучы паўторныя выбары.

На працягу месяца абноўленыя Саветы збіраюцца на ўстановачныя сесіі, сфарміроўчы рабочыя структуры, вырашаюць усе арганізатыўныя пытанні. Што гэта за людзі — гендарна, прафесійная прыналежнасць — нам пакуль невядома: ЦБК збіраў гэтыя звесткі да пятніцы, калі запланавана падвядзенне вынікаў выбары.

Папярэднія ж вынікі знаёмяць нас з персаніялімі вылучана па Мінску. Так, сярэд стальных дэпутатаў апынуліся кіраўнікі ўнівермагаў «Беларусь» і «Кірмаш», разнастайных устаноў адукацыі і аховы здароўя (за галоўна-га ўрача анкадэнсацэнсра, напрыклад, прагаласавала ракарднае колькасць выбаршчыкаў па Мінску — 83 адсоткі). 48,8 адсотка галасоў атрымаў дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея, што таксама дазволіла яму трапіць у лік дэпутатаў. А ў канкурэнтні кіраўніка МАПГДа і лідара аб'яднанага падмануўчы дольшчыкаў, якая паспела ўжо стаць пагалоскай, не паспачвала... небаракам-дольшчыкам. Прадстаўленныя ў Савеці і масмедыя: сярод абраных — гендырэктар інфармацыйнай кампаніі «Мінск-Навіны». Дэпутатамі гарадскога ўзроўню сталі таксама двое памочнікаў дэпутатаў парламента. У дзюках акругах жыхары падтрымалі рабочыя — маляра з «Атланта» і праходчыка мантанажнага ўпраўлення «Мінскбуда». Сярод партыйцаў заўважаныя толькі прадстаўнікі Беларускай сацыяльна-спартыйнай партыі і КПБ.

Многія кандыдатуры здымаліся на фінальных этапах электаральнай кампаніі, цалкам верагодна, што бюджэтныя сродкі на агітацыю былі імі скарыстаныя. Як быць?

— Усё залежыць ад таго, чаму кандыдат зняў сваю кандыдатуру, — тлумачыць Л. Ярмашчына. — Калі па стане здароўя, то гэта ўважлівая прычына, а калі нейкая палітычная заява, то сродкі могуць быць спяганыя праз суд.

Увогуле ж прэзідэнтаў звароту сродкаў, выдаткаваных на перадвыбарную агітацыю, у Беларусі дагэтуль не было. Падобна на тое, што і не будзе, бо менш за чвэрць кандыдатаў гэтыя сродкі ўзялі.

Расці і расці яшчэ еўрапейскаму электарату!

Выбары на кожным участку адбыліся б нават пры наяўнасці двух выбаршчыкаў, аднак бюлетэн атрымала ва ўсёй краіне ажно 5 595 523 чалавекі. Праўда, не ўсе скарысталіся імі па прызначэнні — ускрыні алушчана 5 591 264 палеры. Такім чынам, у выбарах узялі ўдзел 79,5 адсотка выбаршчыкаў (пры гэтым 29,4 адсотка — дэтрмінована).

— Аднама парогта яўкі ніяк не паўплывала — яўка такая ж, як на мінулых выбарах, — канстатуе Лідзія Ярмашчына.

Яна мяркую, што такой наведальнасца выбары абавязаныя «стымуляванню на месцах», якое ішло ў сувязі з асцярожнымі мясцовым уладаў, што адмена парогта яўкі зробіць выбары зусім незаўважымымі.

— Таму ўсё гэта адбылася са тых жа звычайнымі нормах, усе прыкладалі неймаверныя намаганні, каб выбары прайшлі масава.

Астранічманя яўка на лакальных выбары ў Беларусі на фоне значна больш сціплай наведальнасці прэзідэнцкіх выбарыў у Аўстрыі і парламенцкіх у Венгрыі — парадокс, здавалася б, невытлумачальны. Аднак Л. Ярмашчына знайшлася:

— Расці і расці яшчэ еўрапейскаму электарату!

Кандыдаты, галасы... галоўнае — будзе!

За ўсю выбарчую кампанію ЦБК атрымаў 211 скаргаў, па большай частцы са сталіцы. Непасрэдна ў дзень галасавання паступіла 58 вусных зваротаў. Есць сярод іх не толькі дробязьня, а нават і камічныя. Так, некаторыя палітычна актыўныя грамадзяне засталіся незадаволенымі... буфетам! Дрэжны асартымент і занадта дарагія апельсіны не на жарт разлавалі электарат, калі людзі не паленаваліся зярэнцаў ў Цэнтрыбаркам. Асобныя людзі патрабавалі працягу «банкета» — падоўжыць галасаванне да 22 гадзін.

Былі і абсалютна супрацьлеглыя прэтэнзіі — камусьці не хопала інфармацыі пра кандыдату, а некаму — наадварт, было заштам. «Вы нас замучылі ўжо сваімі выбарамі», — такі быў ключавы пасыл некаторых тэлефанаваньняў.

— Усё гэта пытанні густу, — каментуе старшыня Цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў.

Цікава, што па «наводчы» ананімнага скаржніка аднаму са старшынёў выбаркамаў давалося праходзіць медыцынскі агляд, каб даказаць, што ён — хацелася напісаць не вярблюд, а насамірч — не п'яны. Аднак крамолы не атрымалася — долбешны працэдурнік аказаўся цвярозым. Старшыня ЦБК не выключнае, што такая скарга — «асабістая помста». Калі так, то, па ўсім відаць, яна атрымалася.

Скардзіліся назіральнікі, якім не далі вычарпальнай інфармацыі, якім адвялі месцы задужа далёка ад стала, дзе ішоў падлік. На адным з участкаў не аб'явілі колькасць нявыкарыстаных бюлетэняў. Камусьці не дазвалялі фатаграфавачы пратакол выбарчай камісіі... Лідзія Ярмашчына назвала прэтэнзіі назіральнікаў «часта надзвычай суб'ектыўнымі».

Звярталіся і самі арганізатары выбарыў. Так, ад пільнага вока выбаркамаўца не схавалася несанкцыянаванае аптыгане выбаршчыкаў. Аднак былі скаргі і куды больш сур'ёзныя, прывічым небеспасадтаўна. Засталіся пакрыўджанымі тыя, каго супрацоўнікі выбаркамаў не наведалі дома. Дзіўна, што супрацоўнікі не даходзілі да дамоў, калі нават да трактароў даяжджалі — у сэнсе, некаторым даводзілася галасаваць проста ў полі, без адрыву ад пасуныі. Выклікалі абурэнне недапавернасці ў спісах выбаршчыкаў: адных не аказвалася ў пераліку (больш як 46 тыс. былі ўключаныя дадаткова), другіх... не аказвалася сярод жывых, што глыбока абражала сваякоў.

Аднак самым сур'ёзным, на думку Лідзія Ярмашчынай, стала паведамленне з Маладзечанскага раёна. Там чатыры кандыдаты ў дэпутаты з'яўляліся адначасова і членамі ўчастковых выбаркамаў. Нічога сабе супадзенне! Прэтэндэнт на галасы іх жа і лічыць?!

— Пракуратурай Мінскай вобласці прынятыя меры рэагавання — у адрас Маладзечанскага райвыканкама вынесена прадстаўленне аб папушэннях выбарчак заканадаўства. Гэтыя асобы былі тут жа выведзеныя са складу камісіі і ў падліку галасоў ўдзел не бралі. Райвыканкам павінен быў гэта праантраляваць, аднак там палічылі, што парушэння нямага няма, бо там, дзе яны працавалі, галасаванне ішло па іншых кандыдатурах — самі для сябе яны галасаванне не арганізоўвалі. І паколькі яны не маглі садзейнічаць сваіму абранню, гэтае парушэнне не магло паўплываць на вынікі выбарыў.

Выбары не стэрільныя

— Выбары ніколі не могуць прайсці стэрільна, — перакананая старшыня Цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэфэрндумаў. — У іх бярэ ўдзел 100 тысяч чалавек, якія не атрымліваюць грошы, з'яўляюцца грамадскімі работнікамі і могуць памыліцца. Галоўнае, каб не было яўных злоўжыванняў, якія могуць паўплываць на вынікі выбарыў.

Канчатковыя вынікі аб'явіць 30 красавіка. Аднак ужо сёння можна казаць пра тое, што рапцельцыца да прэзідэнцкіх выбарыў (якія маюць адбыцца не пазней за 6 лютага) у пэўнай ступені адбылася.

Ала МАЧАЛАВА.

Андрэй Кабякоў правядзе перагаворы па пагадненні аб устанавленні ў Мытным саюзе парадку залічэння і размеркавання ўвазных пошлінаў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка указам № 192 адбярэў у якасці асновы для правядзення перагавораў праект Пагаднення аб устанавленні і прымяненні ў Мытным саюзе парадку залічэння і размеркавання ўвазных мытных пошлінаў (іншых пошлінаў, падаткаў і збораў, якія маюць эквівалентнае значэнне).

Указам № 193 адобраны ў якасці асновы для правядзення перагавораў праект Пратакола аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Дагавор аб Мытным кодкесе Мытнага саюза ад 27 лістапада 2009 года.

Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Андрэй Кабякоў унаўважаны на правядзенне перагавораў па праектах гэтых міжнародных дагавораў і падпісанне дакументаў пры дасягненні дамоўленасцяў у межах адобраных праектаў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Савет Рэспублікі ратыфікаваў пагадненне аб бязвізавых паездках грамадзян Беларусі і Украіны

Міжурдавае пагадненне прадугледжвае магчымасць знаходжання грамадзян адной дзяржавы на тэрыторыі іншай без рэгістрацыі на працягу 30 дзён. Дакумент таксама прадугледжвае парытэтныя ўмовы вызвалення грамадзян дзюх дзяржаў ад рэгістрацыі ў кампетэнтных органах па месцы іх знаходжання пры наяўнасці міграцыйнай карты.

Акрамя таго, пагадненне захоўвае бязвізавы рэжым паездак для ўсіх катэгорыя грамадзян Беларусі ў Украіна. Адначасова агавораны парадак паездак нямюнагодных дзяцей, а таксама працэдурна вяртання на тэрыторыю роднай дзяржавы для тых, хто страціў працяжныя дакументы. Такс дакументы ўтрымлівае паліжанне аб тэрміне знаходжання грамадзян на тэрыторыі дзяржавы пакуль да 180 дзён на працягу года (90 дзён на працягу паўгода) з даты першага ўезду.

Савет Рэспублікі адбярэў ратыфікацыю дагавора паміж Беларуссю і Украінай аб дзяржаўнай мяжы і дагавора аб перадачы асуджаных асобаў.

«МЯСЦОВЫЯ САВЕТЫ ДЭПУТАТАЎ ПАВІННЫ БОЛЬШ ПРАЦАВАЦЬ З НАСЕЛЬНІЦТВАМ»

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Па просьбе журналістаў Аляксандр Лукашэнка пракаментаваў выказанне Прэзідэнта Расіі Дзмітрыя Мядзведзева, зробленае ім у ходзе нядуанга візіту ва Украіну.

«Што датычыцца дэкларавання таго, што трэба ісці насустрач адзін аднаму, то Дзмітрый Мядзведзеву напэўна моў на ўвазе Беларусь. Таму што толькі Беларусь заўсёды ішла насустрач расійскім чаканьням», — лічыць Аляксандр Лукашэнка. «Што датычыцца працаўладкавання, то, мне здаецца, ён меў на ўвазе сваёго папярэдніка на пасадзе прэзідэнта РФ — Уладзіміра Пуціна, які ў свой час уладкаваў у сябе Акаева і многіх іншых», — дадаў ён.

Кіраўнік дзяржавы прывёў выказанні Уладзіміра Пуціна ў час «кальпаванай рэвалюцыі». Так, 25 сакавіка 2005 года прэзідэнт Пуцін, каментуючы сітуацыю ў Кыргызстане, н, сказаў: «Што датычыцца магчымасці прыезду ў Расію Аскара Акаева, то мы не будзем прырочыць».

«Чаму тады гэта лічылася магчымым, а прыхедаць цперашараму прэзідэнту ў Беларусь — немагчыма? — абурэўся беларускі лідар. — Мядзведзеву, мабыць, пакрыўдзіў на тое, што Бакеіў прыхеаў у Беларусь, а не ў Расію. Але, відаць, у Курманбек Салейіча былі на тое свае вааікі падставы».

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што тады ж, у 2005 годзе, Уладзімір Пуцін сказаў, што «падзеі ў Кыргызстане — вынік слабасці ўлады і сацыяльна-эканамічных праблем». «Гэта не стала для нас нечым нечаканым. Разам з тым, вярта шкадаванна тая акалічнасць, што чарговы раз у адной з краін на постсаветскай прасторы палітычныя пытанні вырашаюцца не прававым спосабам, а суправаджаюцца паргомам і чалавечымі ахвярамі», — працягваў беларускі лідар Уладзіміра Пуціна.

«І яшчэ, гаворачы пра тую апазіцыю, якая прыйшла да ўлады ў 2005 годзе, прэзідэнт Расіі тады выказаў надзею, што яна зможа ўзяць сітуацыю пад кантроль, і сказаў: «Гэтыя людзі нам добра вядомы. Яны усяляк садзейнічалі развіццю адноснаму паміж Расіяй і Кыргызстанам». «Гэта значыць, ужо на той момант Курманбек Бакеіў са сваімі калагамі шмат зрабіў для Расіі і нармальныя адносіны з ёю», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Вось параўнайце выказванне гэтага чалавека тады і выказванні

Дзмітрыя Мядзведзева цяпер. Хіба гэта не двойныя стандарты? Хіба гэта не супярэчнасць? Гэта, па-першае. Па-другое, я папрасіў у сваіх памочнікаў даведку аб працаўладкаванні высокапастаўленых «бежанцаў», якія аселі ў Расіі. Аскар Акаеў — былы Прэзідэнт Кыргызстана, Аслан Абашыдзев — былы лідар Аджары, Ігар Бакай — эксіраўнік «Нафтагаза» Украіны, Мікалай Білаконь — былы міністр унутраных спраў Украіны, Руслан Бадэлан — былы мэр Адэсы, Аляксандр Засуха — экс-губернатар Кіеўскай вобласці, Уладзімір Сацюк — былы намеснік кіраўніка СБ. І гэта толькі з тых краін, дзе адбыліся рэвалюцыі», — адзначыў Прэзідэнт.

«Што вы на гэта скажаце? Якія могуць быць папэроі адносна мяне? Явірэнны чалавек, з якім былі ў добрых адносінах, а не быў маім сябрам, як тыя прэзідэнты, якія яго «кінулі». Бакеіў не зрабіў для Беларусі столькі, колькі ён зрабіў для Расіі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік беларускай дзяржавы таксама пракаментаваў нядуаннае падпісанне Расіяй і Украінай пагаднення аб прадаўжэнні на 25 гадоў тэрміну арэнды Расійй ваенна-марскай базы ў Севастопалі: «Я не буду паглыбляцца ў падрабязнасці — у Расіі гэта ўжо актыўна каментуе», навошта Расіі Цэнраморскі флот і г. д. Гэта іх справа, з кім там ваяваць. Гэта справа Расіі: утрымліваць яго ці не ўтрымліваць, якая ціна гэтага флоту, а не сваіх калег ва Украіне я хачу павіншаваць з гэтай выдатнай перамогай: яны атрымалі некалькі мільярдаў долараў за падпісанне гэтага дагавора. Але я цяпер не аб гэтым. Галоўна-камандуючы Узброенымі Сіламі Расіі, відаць, забыўся, што на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца дзве вельмі вялікія базы: у раёне Баранавічў і раёне Вілейкі. І магу нагадаць, што ў адрозненне ад Севастопаля Расія плаціць нам нуль рублёў і нуль капеек за арэнду гэтых баз».

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ў раёне Баранавічў дзейнічае расійская ваенная база, функцыяй якой з'яўляецца ранняе папярэджанне аб ракетным нападзе. «Гэта вельмі важная новая база, якую мы ў свой час дабуоўвалі з Барысанам Ельцыным», — заўважыў беларускі лідар. «Другая база забяспечвае сувязь з падводным флотам Расійскай Федэрацыі ў Атлантыцы», — дадаў ён.

«Калі Прэзідэнт Расіі аб гэтым забыўся — і пра Баранавічы і пра Вілейку — пара ўспомніць», — пад-

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАД ГУКІ ДУХАВОГА АРКЕСТРА

Віцебшчына, па папярэдніх звестках, на прайшоўшых выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў была найбольш актыўнай. Больш за 90 працэнтаў выбаршчыкаў прыйшлі прагаласаваць на участкі. Гэта пацвярджэнне таго, што наша паўночная вобласць добра падрыхтавалася да выбарчай кампаніі. У прыватнасці, ужо ў першы дзень дэтрміновага галасавання прагаласавала каля чатырох працэнтаў выбаршчыкаў.

У асноўны дзень выбарыў, 25 красавіка, у абласным цэнтры панавала свята. Напрыклад, на плошчы Свабоды, у самым цэнтры горада, з раніцы пачаліся канцэрты. Пад гукі духавога аркестра народ ішоў на выбарчыя участкі. На сцэне, пабудаванай на плошчы, таксама спявала і танцавала дзятва, сваё майстэрства паказалі самадзейныя артысты.

На участку каля галоўнай спартыйнай арэны Віцебшчыны арганізавалі вельмі добры кірмаш — продаж айчынай прадукцыі. На некаторых участках члены выбарчых камісій праўлялі актыўнасць — літаральна падыходзілі да дамоў, дзе жывуць выбаршчыкі, і праз дамафон нагадвалі пра тое, што жыхлоўцаў чакаюць на участках.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

У ЧАТЫРОХ СЕЛЬСКИХ АКРУГАХ ДЭПУТАТА НЕ ВЫБРАЛІ

Самыя актыўныя выбаршчыкі Гомельшчыны — у Нараўлянскім, Лельчыцкім і Ельскім раёнах. Тут удзел у галасаванні прыняло больш за 96 % насельніцтва. У цэлым жа яўка на выбарчыя участкі ў Гомельскай вобласці склала 85,2 %. Старшыня абласной выбарчай камісіі Мікалай СТОШ адзначае, што ў самім абласным цэнтры надзвычай высокая актыўнасць тых, хто прыйшоў на выбары — больш за 78 % гамяльчан падлічылі неабходным прагаласаваць за сваіх дэпутатаў. Між тым, за час дэтрміновага галасавання — з 20 па 24 красавіка ў Гомельскай вобласці на выбарчых участках пабывалі амаль 376 тысяч выбаршчыкаў — гэта амаль што 34 % ад колькасці грамадзян, якія маюць права голасу.

У Саветы ўсіх узроўняў на Гомельшчыне выбрана 3948 дэпутатаў. Выбары адбыліся паўсюдна, аднак, згодна з заканадаўствам, у 4 сельскіх акругах, дзе было заняўлена толькі па адным кандыдаце, дэпутаты не выбраныя — прэтэндэнты не набралі неабходных 50 % ад агульнай колькасці галасоў выбаршчыкаў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ПРЫ ВЫСОКАЙ АКТЫЎНАСЦІ

прайшлі выбары ў мясцовыя Саветы ў Брэскай вобласці, расказалі арганізатары кампаніі. Старшыня абласной выбарчай камісіі Анатоль КІСЯЛЕЎ паведаміў галоўную навіну дня, што выбары адбыліся ва ўсіх акругах, за раз абраны ўсе з 1491 дэпутат у абласны, гарадскія, раённыя, пасялковыя і сельскія Саветы. Такі вынік дасягнуты ўпершыню за гісторыю Брэсцчыны ў складзе суверээннай краіны. Раней заўсёды заставаліся адна-дзе акругі, дзе патрабаваліся другі туп галасавання або новыя выбары.

Па папярэдніх звестках, дэпутатамі мясцовых Саветаў сталі 54% грамадзян, якія працавалі ў Саветах папярэдняга склікання. 36% новых дэпутатаў — жанчыны, а вёсе моладзь да 30 гадоў складае невялікую частку — усяго 2,7%.

На выбарах у рэгіёне было задыейчана 1517 назіральнікаў. Ад іх сур'ёзных прэтэнзіяў і заўваг не паступіла. Найбольшая частка зваротаў грамадзян у абласную і рэгіянальную камісіі датычыла фактаў неўключэння катэ-небудзь у спісы выбаршчыкаў. Гэтыя агрэх, як правіла, выпраўлялі тут жа. Варта адзначыць высокую яўку выбаршчыкаў Брэскай вобласці: на участкі прыйшло 78,7% грамадзян, якія маюць права галасавання. Гэта лічба перавысіла 90% у Баранавіцкім, Пінскім і Ляхавіцкім раёнах. А вёсе самую нізкую актыўнасць прадамнастраваў Маскоўскай раён абласнога цэнтра: тут грамадзянскі абавязак выканал 66,6% грамадзян.

Сваюічыніце не падтрымалі кандыдату ад палітычных партыі. З 396 прэзідэнтаў на дэпутатацкія мандаты, якія дакладна абазначылі партыйную прыналежнасць, па папярэдніх звестках, прайшоў толькі адзін прадстаўнік партыі «Справядлівы свет» у Баранавіцкі гарадскі Савет.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

крэсліў Аляксандр Лукашэнка. «Вось вам справы і намеры», — дадаў ён.

Кіраўнік дзяржавы таксама нагадаў, што беларуская армія абараняе Расію на заходніх рубяжках, складае аснову ваеннай групойкі Саюзнай дзяржавы. «На Захадзе ў Расійскай Федэрацыі, акрамя беларускіх Узброеных Сілаў, няма больш няма», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Таму перш чым рабіць нейкія зрэзы высокапастаўленым людзям, трэба крыху вывучаць нядуаную гісторыю, у якой да пэўных пытанні цперашні Прэзідэнт Расіі мае дачыненне непарэдрна, калі мець на ўвазе сумесныя вучэньні беларускай і расійскай арміяў, якія прайшлі на самым высокім узроўні (Дзмітрый Мядзведзев сам пра гэта гаварыў), і дагавор аб адзінай сістэме ППА, які мы нядуанна з ім падпісалі», — адзначыў Прэзідэнт Беларусі.

На пытанне аднаго з журналістаў, ці можа АДКБ у яе цяперашнім фармаце уплываць на такія сітуацыі, як здарылася ў Кыргызстане, Аляксандр Лукашэнка сказаў: «Цяперашнія падзеі адказваюць на гэта пытанне. Калі АДКБ не змгла своечасова адрагавачы і паўплываць на сітуацыю — значыць, такая арганізацыя». «Калі і далей тат у АДКБ будучы развіццям падзеі, то, магу вас запэўніць, што перспектывы гэта арганізацыя не мае», — дадаў ён.

Прэзідэнт лічыць, што АДКБ «вельмі патрэбная і карысная арганізацыя, калі б яна развівалася ў пэўным напрамку, які гэта вызначалі першапачаткова». «Арганізацыя вельмі маладая. Але праўда складаецца ў тым, што мы вельмі мала займаемся яе развіццём», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Ён адзначыў, што ў дзяржаў, якія ўваходзяць у АДКБ, розныя пункты гледжання на яе развіццё. «Калі не браць Расію і Беларусь, — дадаў прэзідэнт. — У нас цалкам супадаюць пункты гледжання на фарміраванне і развіццё АДКБ. Мы дзейнічаем з адзіных пазіцый. Ва ўсіх іншых дзяржаў абсалютна свае пазіцыі, дзве погляды і свой пункт гледжання».

Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў: «Апошнім часам я аргументавана выказваюся ў адрас гэтых арганізацыі, асабліва ў сувязі з апошнімі падзеямі. Што гэта за арг-

анізацыя, калі ў адной з нашых краін ліецца кроў, адбываецца дзяржаўны пераварт і... цішыня? Чаму? Няцяжка здагадацца, зыходзячы з гэтых падзей».

Прэзідэнт Беларусі таксама адзначыў, што пакуль не вырашыў, ці паедзе на саміт АДКБ 8 мая. Аднак расказаў аб умовах яго прысутнасці на сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў — удзельнікі Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы.

Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што 27 красавіка збярцаць група высокага ўзроўню, дзе будзе абмеркавана ў тым ліку і парадак дня маючага адбыцца пасяджэння АДКБ. «Пасля маіх выказванняў у Пасланні беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу ўсё ж такі пытанні Кыргызстанам вырашылі разгледзець групай высокага ўзроўня», — дадаў прэзідэнт. Пры гэтым ён падкрэсліў, што «калі справа гэтым абмяжуецца, то мне там рабіць няма чаго, таму што парадку дня фактычна няма». Ён таксама дадаў, што «ўсё будзе залежаць ад таго, ці будучы пытанні для абмеркавання».

«Гэта не які-небудзь выпад супраць АДКБ». Не. У чэрвені запланавана правядзенне поунафарматна пасяджэння Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы. Я лічу, як мы дамаўляліся, у Маскве павіна прайсці гэта пасяджэнне з поўным парадкам дня ў 12—15 пытанняў, якія намераны для абмеркавання. Вось умова, пры якой беларуская дэлегацыя можа прыняць удзел у пасяджэнні АДКБ», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў Беларусі рыхтуецца вельмі насычаная праграма па святкаванні 65-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Прэзідэнт лічыць, што для яго наярвільна будзе заздаць у гэты час за межамі Беларусі. «Я заўсёды быў са сваім народам у гэта звязаны і як кіраўнік дзяржавы абавязаны быць тут», — сказаў Прэзідэнт.

Ён таксама адзначыў, што 8 мая прыме ўдзел у неформальным саміце кіраўнікоў дзяржаў СНД, які пройдзе ў Маскве ў першай палове дня, а затым вярнецца ў Мінск. Частка мерапрыемстваў, запланаваных да правядзення 8 мая, перанесена ўжо на 7 мая, даду кіраўнік дзяржавы. У Мінску 9 мая пачнецца цярвесці вялікі парад, а беларускія ваенныя прымуць удзел у парадах у Кіеве і Маскве.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.</

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ЗАКЛАЎ КАПСУЛУ Ў ФУНДАМЕНТ НОВАГА МУЗЕЯ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 24 красавіка прыняў ўдзел у рэспубліканскім суботніку, у час якога заклаў капсулу з пасланнем нашчадкам у гранітны элемент — сімвалічны фундамент новага будынка Дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, які будзе размяшчацца за стэлай «Мінск — горад-герой».

Пасля прыбыцця кіраўніка дзяржавы ў парк Перамогі яму даліжылі аб планах па будаўніцтве музея, а таксама аб рэканструкцыі парку і прылеглых тэрыторый. Будаўніцтва Дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны планецца завяршыць у 2013 годзе. Яго агульная плошча складала каля 15 тыс. кв.м.

Паводле слоў галоўнага архітэктара Мінска Віктара Нікіціна, канцэпцыя новага музея прызнана адной з лепшых у Еўропе і свеце. Для аперывацыі экспазіцыі аўтары праекта прадугледзелі так званую драматычную частку — гэта значыць, што асобныя яго часткі будуць увабляць розныя этапы і аспекты Вялікай Айчыннай вайны, і, такім чынам, наведвальнік зможа нібы сам прайсці хроналогію падзей. Акрамя таго, лобны жыхар Беларусі, наведвальнік музея, зможа праз інфармацыйную сістэму знайсці звесткі аб сваяках, якія загінулі ў час

вайны і якія ўдзельнічалі ў ваенных дзеяннях. Інфармацыйнае забеспячэнне музея прадугледжвае сувязь з буйнейшымі архівамі Расіі.

Капсулу з пасланнем нашчадкам Аляксандр Лукашэнка заклаў разам з Героём Савецкага Саюза Іванам Куставым, старшынёй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў Анатолем Новікавым і кіраўніком мінскай гарадской ветэранскай арганізацыі Анатолем Адоньевым. «Адкрыты літаральна праз тры месяцы пасля вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, Беларусі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны стаў першай у свеце культурына-асветнай і навуковай установай, чыёй асноўнай задачай з'яўляецца захаванне гістарычнай праўды пра вайну і тых людзей, якім мы абавязаны жыццём, — адзначае ў тэксце паслання нашчадкам, закладзенага ў капсулу, — Музей расказвае пра ратныя подзвігі беларусаў і брацкіх народаў Савецкага Саюза, выхоўвае моладзь у духу воінскай доблесці і вернасці абавязку. Няхай жа новы будынак музея будзе не толькі архітэктурным упрыгажэннем сталіцы, але і бачным усаблежэннем нашай нягэсннай памяці і вечнай удзячнасці героям-вызваліцелям. Няхай новыя пакаленні захаваюць і прыножваюць традыцыі патрыятызму, мужнасці і гуманізму, завешчаныя пераможцамі».

Далей брыгада суботніка на чале з Прэзідэнтам выканала работы па ўладкаванні бетоннай пліты трансформатарнай падстанцыі і пляцоўкі пад вежавы кран.

Пасля гэтага Аляксандр Лукашэнка азнаёміўся з праектнай прапонавай па стварэнні ландшафтнага парку «Беларусь», які будзе знаходзіцца паблізу комплексу «Белэкса». Адметнасцю цэнтральнай часткі парку з'яўляецца экспазіцыйная тэрыторыя, якая будзе асабліва прывабнай для гасцей нашай краіны, — так званая міні-Беларусь. Контур гэтай тэрыторыі паўтарае карту Беларусі. Тэрыторыі абласцей выдзелены сваімі асяямі і ландшафтнымі кампазіцыямі, характэрнымі для кожнага рэгіёна краіны. На месцы Мінска, абласных цэнтраў, гістарычных і прыродных выдатных мясцінаў будуць размешчаны макеты збудаванняў у маштабе 1:25.

Для стварэння ўсяго парку «Беларусь» сапрабачна некалькі гадоў. Першым этапам стала закладка Гаю ў гонар 65-годдзя Вялікай Перамогі. 24 красавіка тут працавалі маладыя людзі, якія прадстаўлялі і БРСМ, і розныя неформальныя моладзевыя аб'яднанні. Кіраўнік дзяржавы падключыўся да маладых людзей, якія саджалі дрэвы і выраблялі шапкоў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У суботніку ўзялі ўдзел 3 млн 465 тыс. чалавек

Паводле папярэдніх звестак прэс-службы Савета Міністраў Беларусі, на рэспубліканскім суботніку было зароблена больш за 46,6 мільярда рублёў. Як удакладняюць ва ўрадзе, аб'ём вытворчасці прамысловай прадукцыі па краіне склаў амаль 22,7 мільярда рублёў, пелічана грашовых сродкаў на суму амаль 15,7 мільярда рублёў, аб'ём выкананых уласнымі сіламі падрадных работ на суботніку склаў больш за 8,2 мільярда рублёў. Усяго на суботнік, паводле папярэдніх звестак, выйшлі больш за 3 мільёны 465 тысяч чалавек.

ЧЫСЦІНЯ І ПАРАДАК ДА ВЯЛІКАГА СВЯТА

На суботнік выйшлі 430 тысяч жыхароў Магілёўскай вобласці — ад школьнікаў да ветэранаў. «Усе брощуць пасільны ўдзел у свеце працы!» — паведаміў старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр Руднік.

Кіраўніцтва Магілёўскай вобласці працавала на суботніку ў вёсцы Шапчыцы Магілёўскага раёна, дзе нядаўна адкрылася бальніца медыцынскай рэабілітацыі.

Будынак бальніцы калісьці быў даўгабудам каласнага дома адпачынку, але летас там вырашылі стварыць спецыяльную бальніцу. Сучасныя інтэнсіўныя тэхналогіі лячэння диктвалі неабходнасць стварэння такой медыцынскай установы, дзе б пацыенты ў загарадным спакоі і пад доглядам спецыялістаў праходзілі курс ад-

наўлення здароўя. Сёння ў бальніцы медыцынскай рэабілітацыі знаходзяцца на лячэнні каля 170 чалавек.

Супрацоўнікі аблвыканкама на суботніку рабілі добраўпарадкаванне тэрыторыі, наводзілі парадак на зямлі вакол бальніцы.

— Наша задача — падрыхтаваць гарады і вёскі да свята 65-годдзя Вялікай Перамогі, — сказаў журналістам Пётр Руднік. — У нас ёсць традыцыя, каб да свята былі чысціня і парадак у хаце. Восцьцлер трэба гэта зрабіць у рэгіёне.

Папярэдне планавалася, што Магілёўская вобласць заробіць на суботніку каля 1,5 мільярда рублёў, частка з якіх пойдзе на падтрыманне ў парадку помнікаў і пахаванняў Вялікай Айчыннай вайны.

Школьнікі, студэнты і супрацоў-

Беларусі і Туркменістану трэба ўзмацніць міжрэгіянальнае супрацоўніцтва

Аб гэтым заявіў старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Барыс Батура на сустрэчы ў Мінску з парламенцкай дэлегацыяй Туркменістана на чале са старшынёй меджліса Акджой Нурбердыевай, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«У нас ёсць вільгаты, у нас — вобласці. Трэба развіваць кантакты паміж імі, — адзначыў Барыс Батура. — Улічваючы, што ў Беларусі ўсе губернатары з'яўляюцца сенатарамі, Савет Рэспублікі можа быць актыўна падключэннем да ажыццяўлення міжрэгіянальных дамоўленасцяў Беларусі і Туркменістана на ўзроўні рэгіёнаў».

Спікер верхняй палаты беларускага парламента таксама прапанаваў туркменскім парламентарыям заснаваць групу дружбы Туркменістан — Беларусь.

Звяртаючыся да гасцей, Барыс Батура падкрэсліў: «Мы ганарымся візітам такога высокага ўзроўню. Гэта першы парламенцкі візіт такога фармату». Паводле слоў Беларускага спікера, «дынаміка, які быў зададзены адноснам дзвюх краін падчас візітаў нашых лідараў, павінна развівацца і ў далейшым». «Выкананне ўсіх дамоўленасцяў, дасягнутых Мінскам і Ашхабадам, намі дасканалася адсочваецца. Усе яны рэалізуюцца — нейкія хутчэй, нейкія больш павольна, але ёсць упэўненасць, што будзе выканана ўсё намечанае», — дадаў ён.

Старшыня Савета Рэспублікі падзякаваў парламентарыям Туркменістана за падтрымку, аказаную беларускім ініцыятывам у міжнародных арганізацыях, у прыватнасці пры ратыфікацыі прапанаваных Беларуссю папраўкі да Кіёўскага пратакола. Гаворачы аб гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве, Барыс Батура канстатаваў, што яму тэмпы палепшліся пасля заснавання беларуска-туркменскай міжрэгіянальнай камісіі. Ён таксама адзначыў добры ўзровень узаемадзеяння дзвюх краін у сферы адукацыі і культуры.

У сваю чаргу Акджой Нурбердыева павіншавала беларускім парламентарыям з надыходным святам — юбілеем Вялікай Перамогі. Акрамя таго, спікер туркменскага парламента выказала спачувальне беларусам у сувязі з чарговай гадзіннай аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. Туркменістан займае сёмае месца па аб'ёме двухбаковага таваравароту і экспарту беларускай прадукцыі сярод краін СНД. За апошнія 10 гадоў тавараварот паміж абедзвюма краінамі вырас у 1,6 раз.

НА СУБОТНІК: ад рабочага да губернатара

У Віцебскай вобласці падчас суботніка працавалі больш за паўмільёна чалавек

У віцебскім скверы каля плошчы Перамогі губернатар Аляксандр КОСІНЕЦ разам з работнікамі аблвыканкама высадываў дрэвы. На гэтым жа аб'екце працавалі многія гараджане яшчэ да афіцыйнага пачатку суботніка.

Цалкам рэканструяваную плошчу плануецца адкрыць напярэдні юбілею вялікай Перамогі. У горадзе ствараецца таксама экспазіцыя ваеннай тэхнікі пад адкрытым небам.

Актыўна бралі ўдзел у суботніку актывісты Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі — ад вобласці на суботнік выйшлі каля 66 тысяч чалавек. Хлопцы і дзяўчаты прыбылі несанкцыянавана звалі, добраўпарадкавалі зоны адпачынку, воінскія пахаванні. У глыбінцы былі свае «чангі ўвагі» для ўдзельнікаў суботніка. Напрыклад, у Шумлінскім раёне дапамагалі лясягасу садзіць дрэвы. У Полацку мясцовыя жыхары працавалі над добраўпарадкаваннем Кургана Бессмяротнасці.

І бізнэс не застаўся абіяжывам да дзяржаўнай акцыі. Былі пералічаныя грошы ў фонд суботніка, а таксама прывялі ў парадак тэрыторыі, на якіх размяшчаюцца офісы, вытворчыя плошчы. У выніку правядзення суботніка планавалася заробіць больш за 1 мільярд рублёў. Гэтыя грошы накіруюць на аднаўленне памятных месцаў, воінскіх пахаванняў, на развіццё аграрных гарадоў і на іншыя добрыя мэты.

Аляксандр ПУКШАНЦКІ.



КАБ ГАРАДЫ І ВЁСКІ СТАЛІ ПРЫГАЖЭЙШЫМІ

У рэспубліканскім суботніку на Брэстчыне ўзялі ўдзел каля 490 тысяч чалавек. Прадстаўнікі працоўных калектываў, моладзевых арганізацый працавалі на добраўпарадкаванні гарадоў і вёсак, вуліц, двароў, гістарычных мясцін рэгіёна.

Менавіта на паляшэнне выгляду населеных пунктаў, на добраўпарадкаванні гістарычных помнікаў вырашана пералічыць 1,6 мільярда рублёў са сродкаў, заробленых на суботніку.

У гэты дзень у абласным цэнтры закладзена алея на стэву вуліц Гогаля і Зубачова. Алея злучыць цэнтральную вуліцу горада з раёнам Брэсцкай крэпасці. На аб'екце працаваў апарат абласнога выканаўчага камітэта на чале са старшынёй Канстанцінам Сумарам.

Яна СВЕТАВА.

ВОЗЕРА СТАЛА ЧЫСТЫМ

«Звязда» ўздывала праблему забруджвання Жлобінскага возера ў Баранавічах.

І вось каля сотні студэнтаў і выкладчыкаў Баранавіцкага ўніверсітэта, сумесна з сябрамі грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаўшчыны» і экалагічна-краязнаўчага грамадскага аб'яднання «Неруш», выйшлі на бераг возера.

Вельмі хутка маладыя людзі набылі смечца на цэлы грузавік. Аўтамашыну дала інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

Наведваў возера і парадаваўся — чысціня. Можам, калі захочам. Толькі ці надоўга?

Сымон СВИСТУНОВІЧ.

І вытворчасць, і добраўпарадкаванне

Студэнты вышэйшых навуковых устаноў і каледжаў г. Гродна падчас суботніка наводзілі парадак у Каложскім парку і на прылеглым участку набярэжна Нёмана. А работнікі УП «Ваўкавыская камунальная гаспадарка» паклапаціліся аб добраўпарадкаванні трох мемарыяльных комплексаў.

У Гродне ўдзельнікі суботніка, работнікі аблвыканкама працавалі на рэканструкцыі кардыядыспансэра, была таксама праведзена ў парадак так званая «сцяжына здароўя» ў Пышках. Значную увагу надалі ў вобласці працы па паляшэнні санітарнага стану вадзабораў і рамонт агароджы артэзіянскіх свідравін.

Аб'ём вытворчасці прамысловай прадукцыі і паслуг у фонд суботніка перавысіў на Гродзеншчыне 1 мільярд рублёў.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

АЛЕЯ КІРАЎНІКОЎ У РЭЧЫЦЫ І СТАЛОЎКА ДЛЯ ЗВЯРОЎ У АКЦЫБРСКІМ

КАЛЯ 576 тысяч чалавек прынялі ўдзел у рэспубліканскім суботніку на Гомельшчыне. Яны займаліся добраўпарадкаваннем паркаў, стадыёнаў, зон адпачынку і іншых сацыяльна значных аб'ектаў.

Так, працоўныя калектывы Хойніцкага раёна падрыхтавалі да перапланіроўкі асноўнае месца правядзення рэспубліканскага свята — Дня беларускага пісьменства. Мемарыяльны комплекс «Дзевы» — ахвярам вайны і чарнобыльскай катастрофы, што знаходзіцца ў Чырвоным беразе пад Жлобінам, стаў адным з такіх аб'ектаў асаблівай увагі мясцовых навучнікаў і настаўнікаў. Тут займаліся азелененнем тэрыторыі, вывозілі смечца, рабілі клумбы. У гарадскім пасёлку Акцыбркі работнікі райвыканкама сумесна з камунальнымі абнавілі сталуюку для звяроў мясцовага заапарка. У Буда-Кашалёўскім раёне актыўна змагаліся з несанкцыянаванымі звалкамі настаяўнікі і навучніцы Буда-Кашалёўскага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага каледжа, а ў Рэчыцкім раёне на ферме «Сцяпанушка» ў дзень суботніка быў пасаджаны слівовы сад. У самой Рэчыцы закладзена Алея кіраўнікоў. На ёй пасаджаны дрэвы пародаў дуб і сумах.

Працоўныя калектывы Гомеля былі занятыя на будаўніцтве новых аб'ектаў: дэндропарку,

60-метровага плавальнага басейна, катка і іншых. У новым мікрараёне горада «Мельніца луг» прайшла моладзевая акцыя «Чысты горад юнацтва». У Гомелі прыведзена ў парадак тэрыторыя Палацка-паркавага ансамбля, Рэчыцкага парку Перамогі, у Светлагорску — набярэжная Бярэзіны, у Мазыры — набярэжная Прыпяці, а ў Рагачове — Дняпра і Друц. Нараўляючы старажытны парк-садыбна Горватаў таксама адчуў дыханне вясны.

Па папярэдніх звестках, у фонд Рэспубліканскага суботніка будзе пералічана больш за ВР2 млрд. Значную частку гэтых сродкаў плануецца выкарыстаць на рамонт, рэканструкцыю і добраўпарадкаванне мемарыяльных комплексаў, месцаў баявой славы, воінскіх ваенных пахаванняў. Таксама грошы пойддуць на добраўпарадкаванне ў аграгарадках і падрыхтоўку да летніх адраўленчых лагераў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.



У МІНСКУ ЎШАНАВАЛІ ПАМЯЦЬ АХВЯРАЎ І ГЕРОЯЎ ЧАРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Жалобная цырымонія памяці ахвяраў і герояў чарнобыльскай катастрофы прайшла ў Мінску, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Цырымонія пачалася ў храме ў гонар абраза Божай Маці «Спаголенне загінулых» — з памінальнай службы ў памяць аб ахвярах чарнобыльскай катастрофы. Спраўлі ўслужбу Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі, які правёў малітву аб спачыне братаў і сястры, якія змагаліся ў міры час з чарнобыльскай бядой, правілі мужнасць, абараняючы чалавецтва і жыццё на зямлі. «Вечная ім памяць. Мы будзем помніць пра іх і мільяцы», — сказаў Уладыка Філарэт. Ён падзякаваў усім, хто прыходзіць кожны дзень у дзень чарнобыльскай катастрофы да гэтага храма, каб ушанаваць памяць загінулых у выніку аварыі на ЧАЭС.

Пасля памінальнай службы да мемарыяльнага знака «Камень памяці ахвярам і героям чарнобыльскай катастрофы» былі ўскладзены кветкі і вянкі. У мерапрыемстве прынялі ўдзел кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей, прадстаўнікі Савета Міністраў, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, Мінгарвыканкама, Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, дыпламатычнага корпуса, а таксама непасрэдна тых, хто быў удзельнікам трагічных падзей 24-гадовай даўнасці.

Як раскасаў старшыня Мінскага фонду дапамогі ахвярам катастрофы на Чарнобыльскай АЭС «26 красавіка» Міхал Образаў, у найбліжэйшы час побач з мемарыяльным знакам і храмам з'явіцца Сцяна памяці, на якой будуць высечаны назвы населеных пунктаў, сцёртых з зямлі чарнобыльскай катастрофай, а таксама ўсе імёны герояў Чарнобыля. «Гэта будзе адны мемарыяльны комплекс», — адзначыў суб'юдэсід. Паводле ўспамінаў Міхала Образова, калі ён трапіў на месца катастрофы, яго больш за ўсё ўразілі апусцелыя дамы і школы, у якіх яшчэ ўчора чуўся смех і гоман.

Аб тым, што пасля аварыі на ЧАЭС першы ўдар прыялі на сябе супрацоўнікі МУС, успамінаў генерал-маёр мільіцы Міхал Серада (у той час ён быў намеснікам начальніка УУС Гомельскага аблвыканкама). На плячч праваахоўніка ляжаў клопат аб эвакуацыі жыхароў, ахове дамоў, забеспячэнні ежай і пражываннем спецыялістаў, якія прыязджалі на месца катастрофы. «Нам самім даводзілася рабіць слупы, каб агародзіць 10-кіламетровую зону ад месца аварыі», — раскасаў Міхал Серада. На яго думку, той, хто ўдзельнічаў у красавіцкіх падзеях 1986 года, ніколі іх не забудзе.

ІНФАРМВЕДАМСТВА БЕЛАРУСІ І МАСКОЎСКОЙ ВОБЛАСЦІ ПРАВЯДУЦЬ У 2011 ГОДЗЕ АКЦЫЮ ПА АДНАЎЛЕННІ ВОІНСКІХ ПАХАВАННЯЎ

У год святкавання 65-годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне Міністэрства інфармацыі Беларусі і Міністэрства па справах друку і інфармацыі Маскоўскай вобласці з 25 па 28 красавіка праводзіць сумесную інфармацыйна-патрыятычную акцыю «Праз-тур Перамогі». У складзе дэлегацыі на чале з міністрам па справах друку і інфармацыі Маскоўскай вобласці Сяргеем Майсеевым — кіраўнікі вядучых арганізацый Маскоўскай вобласці ў сферы інфармацыі і друку.

Калегі адзіны ў думцы, што захаваць памяць аб гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, не даць магчымасці перапісаць яе вынікі — агульная задача, якая патрабуе сумесных намаганняў у вырашэнні. Спрабам фальсіфікацыі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны можна процістаяць, рэалізуючы сумесныя практы, перакананы прадстаўнікі беларускага і расійскага ведамстваў. Практычным крокам можа быць абмен тэлевізійнымі праграмамі, відэамаатэрыяламі.

Міністр па справах друку і інфармацыі Маскоўскай вобласці Сяргей Майсееў прэзентаваў міністру інфармацыі Беларусі Алегу Праляскоўскаму два выданні аб Вялікай Айчыннай вайне, адрасаваныя для розных узроставых катэгорыяў. Гэта сапраўдныя паўнацэнныя энцыклапедыі, якія раскасаваюць на разумелым мове аб жахах вайны тым, каму пашанцавала даведацца аб гэтым толькі з кніг. Расійскія калегі гатовы выпусціць дадатковы тираж або перадаць працы на выпуск такога выдання ў Беларусі з тым, каб такія кнігі былі даступныя кожнаму школьніку ў рэспубліцы.

Як адзначыў міністр інфармацыі Беларусі Алег Праляскоўскі, супрацоўніцтва з Маскоўскай вобласцю заўсёды ўяўляе сабой прыклад актыўных плённых адносін. Ён з задавальненнем канстатаваў, што з моманту нараджэння ідэі рэстаўрацыі нумара газеты «Красная Звезда» ад 10 мая 1945 года ў Маскоўскай вобласці да яе рэалізацыі і з'яўлення часткі тиражу ў Беларусі прайшоў усяго трыдзець. Міністэрства па справах друку і інфармацыі Маскоўскай вобласці перадало беларускаму боку бою тры экзэмпляры адрэстаўраванага нумара газеты для ўручэння беларускім ветэранам.

Акрамя таго, Алег Праляскоўскі падтрымаў прапанову гасцей аб стварэнні сумеснага беларуска-расійскага прадпрыемства, якое займалася б выдавецкай і паліграфічнай дзейнасцю. Гарачы водгук атрымала ініцыятыва па аднаўленні воінскіх пахаванняў падведанымі прадпрыемствам двух міністэрстваў да Дня Перамогі ў 2011 годзе. Беларускія прадстаўнікі адраўнаваў у Маскоўскай вобласці, калегі са сталічнага рэгіёна адноўяць воінскія пахаванне ў Беларусі, сказаў ён.

Кіраўнікі інфармацыйных ведамстваў Беларусі і Маскоўскай вобласці Алег Праляскоўскі і Сяргей Майсееў падпісалі сумесную праграму мерапрыемстваў Міністэрства інфармацыі Беларусі і Міністэрства па справах друку і інфармацыі Маскоўскай вобласці РФ па рэалізацыі Пратакола аб супрацоўніцтве ў сферы сродкаў масавай інфармацыі, паліграфіі і выдавецкай дзейнасці на 2010-2011 гады.

БЕЛТА.



БЕЛРЫБА

УП «БЕЛРЫБА»: БАЛАНС ЦАНЫ І ЯКАСЦІ

Унітарнае прадпрыемства «Белрыба» — адзін з буйнейшых у Беларусі вытворцаў рыбных далікатэсаў і прэсерваў, імпарцёр марожанай рыбы і морапрадуктаў — папоўніла гэтай вясной скарбонку ганаровых узнагародаў. У чаровы раз «Белрыба» пацвердзіла сваё імкненне забяспечваць даступную якасць.

Эксклюзіўным зрабіла прадпрыемства і такі новы для сябе від прадукцыі як фаршмак. Іншыя вытворцы, як вядома, пракрачваюць селядцы ў фарш, а на «Белрыбу» — сякуць на дробныя кавалачкі. Дапаўняюць іх прыправамі і атрымліваюць «Фаршмак з духмянымі травамі», дадаюць залацістую цыбуль і гробчы — вось вам і «Фаршмак з грыбамі і цыбульй». Фаршмак «Арыганічны», «Сталічны» і «Мінскі» вылучаюцца дадатковымі інгрэдыентамі — дабаўкай эксклюзіўных гатункаў чырвонай рыбы. Такія вырабы цудоўна падыходзяць не толькі для бутэрброў, але і для салаты «пад шубай».

Прадукцыя УП «Белрыба» адпавядае патрабаванням пакупнікоў, якія не толькі цікавяцца свай час, але і сончаць за здароўем. Рыба, як вядома, — крыніца пратэінаў, поліненасычаных тлушчэй кіслот, вітамінаў і мінералаў. Шэраг вітамінаў і мікралементаў утрымлівае і марская капуста. Нездарма дары мора лічацца складовай часткай здаровага, правільнага харчавання дарослых і дзяцей.

Менавіта для дзяцей «Белрыба» выпускае і пастаўляе ў дашкольныя навучальныя ўстановы дыетэчную марскую капусту.

— Па сваім кошыце вышэйзададаная прадукцыя трапляе ў лінейку эканом-класа, што азначае даступнасць для ўсіх слаёў насельніцтва, — тлумачыць начальнік аддзела маркетынгу УП «Белрыба» Ірына КРУК. — Прадпрыемства прапанаваў свежамарожаную рыбную прадукцыю; рыбнапрадукцыю салёную, вэнджаную, сухую; марскую капусту; кансервы і прэсервы; далікатэсы з рыбы і морапрадуктаў; рыбную лінарыю і прадукты сурмы. Для кантролю якасці ўсёй гэтай прадукцыі ў нас створана спецыяльная лабараторыя. Рэгулярна ў розных гандлёвых пунктах нашы спецыялісты арганізуюць дасугачы новыя віды вырабаў. Такім чынам мы непасрэдна размаўляем з нашымі спажывачамі, бачым іх рэакцыю, улічваем іх пажаданні.

Сярод кліентаў Дзяржаўнага гандлёвага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Белрыба» — звыш 2,6 тысяч прадпрыемстваў аптовага і рознічнага гандлю, грамадскага харчавання і перапрацоўчай галіны, індывідуальныя прадпрыемствы. Гандлёвая сетка прадстаўлена чатырма спецыялізаванымі магазінамі ў Мінску, а таксама на Камяроўскім рынку, секцыямі ў буйных магазінах сталіцы. Фірменныя магазіны працуюць у Жодзіне, Слуцку і Салігорску. Філіялы і прадстаўніцтвы ёсць ва ўсіх буйных гарадах.

Святлана БАРЫСЕНКА, Віктар ПАЗНЯКОЎ, УНП 190000166.



Ганаровае званне «Заслужаны работнік прамысловасці Беларусі» прысвоена гendырэктару «Бабруйскаграмаша»

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ № 196 аб ўзнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі прадстаўнікоў розных сфераў за высокае прафесійнае майстарства, плённую працу ў дзяржаўных органах, узорнае выкананне воінскага абавязку, значныя асабісты ўклад у развіццё сельскагаспадарчасці, прамысловасці, транспарту, навукі, адукацыі, культуры.

Ордэнам Айчыны III ступені ўзнагароджаны старшыня сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Лапаціца» Пінскага раёна Аляксандр Палічыха.

Ордэна «За службу Радзіме» III ступені ўдастоены начальнік галоўнага разведвальнага ўпраўлення — намеснік начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сілаў Віктар Крашэўскі, камандзір 1199-га рэактыўнага артылерыйскага палка Заходняга апертыўнага камандавання Сухопутных войскаў Узброеных Сілаў Аляксей Лявонаў, намеснік начальніка Галоўнага штаба — начальнік аператыўнага ўпраўлення Галоўнага штаба Ваенна-паветраных сілаў і войскіў праціпаветранай абароны Узброеных Сілаў Сяргей Трус.

Медаль «За працоўныя заслугі» ўзнагароджаны дырэктар Магілёўскага дзяржаўнага абласнога ліцэя № 2 Геннадзь Бурчанка, апэратар тэхналагічных устаноўкаў нафтахімічнай прамысловасці Мазырскага нафтапрацэсінгаўскага заводу Сяргей Кацапула, загадчык аддзялення Брэскага абласной балёнцы Сяргей Кісель.

Медаль Францыска Скарыны ўдастоены вядучы майстар сцэны Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Віктар Дашкевіч, вядучы майстар сцэны Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. Горькага Андрэй Душчын, дырэктар сярэдняй агульнаадукацыйнай школы № 9 г. Салігорска Галіна Шаўчэнка.

Ганаровае званне «Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь» прысвоена дырэктару ўстаноў Беларусскага дзяржаўнага ўніверсітэта «Навукова-даследчы інстытут прыкладных праблем матэматыкі і інфарматыкі», загадчык кафедры матэматычнага мадэлявання і аналізу звестак БДУ Юрыю Харуну.

Ганаровае званне «Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь» прысвоена генеральнаму дырэктару ААТ «Бабруйскаграмаш» Яўгену Пахліку.

Медаль Францыска Скарыны ўзнагароджана дырэктар Фонасібскага цэнтра беларускай культуры Ніна Кабанав

За заслугі ва ўмацаванні культурных сувязяў паміж Беларуссю і Расіяй, вялікі асабісты ўклад у захаванне традыцый беларускай культуры і медаль Францыска Скарыны ўзнагароджаны дырэктар Новасібірскага цэнтра беларускай культуры Ніна Кабанав, старшыня савета рэгіянальнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі «Беларусы Масквы» Сяргей Кандыбовіч, старшыня іркушкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чорскага Алег Рудакю. Гэтай ўзнагароды яны ўдастоены ў адпаведнасці з Указам № 195 Прэзідэнта Беларусі.

Удасканальваецца дзейнасць Прававага кансультыўнага савета пры Прэзідэнце Беларусі

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ № 197 «Аб некаторых пытаннях дзейнасці Прававага кансультыўнага савета пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь». Дакумент прыняты ў мэтах фарміравання адзіных падыходаў да каардынацыі навуковых даследаванняў, развіцця і павышэння навуковага патэнцыялу ў галіне права.

У адпаведнасці з яго палажэннямі на Правы кансультыўны савет ускладаюцца дадатковыя функцыі па падрыхтоўцы прапаноў і рэкамендацый па важнейшых пытаннях фарміравання і рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў частцы каардынацыі навуковых даследаванняў у галіне права, а таксама па вывучэнні праблем падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў галіне права і камплектавання імі дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, распрацоўцы адпаведных рэкамендацый і прапаноў.

Такім чынам, спецыяльна створаны для абмеркавання важнейшых праблем дарадчы орган пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь будзе забяспечваць прыняцце мераў па павышэнні выніковасці праводзімых навуковых даследаванняў у галіне права, стварэнні належных умоў для росту навуковага патэнцыялу рэспублікі ў сферы права і яго арыентацыі на праяўленне навуковых даследаванняў па найбольш важных пытаннях дзяржаўнага і грамадскага жыцця, шырокаму прымяненню вынікаў гэтых даследаванняў у нарматывацый дзейнасці.

У склад Прававага кансультыўнага савета пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь уключаны дырэктар Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і праблем даследаванняў краіны Валдымір Іпатаў.

Указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

АДЗІНЫ ПАРАДАК ФАРМИРАВАННЯ, ВЯДЗЕННЯ І ВЫКАРЫСТАННЯ БАНКАЎ ЗВЕСТАК АДОРНАЙ І ТАЛЕНАВІТАЙ МОЛАДЗІ УСТАНОУЛЕНЫ У БЕЛАРУСІ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 26 красавіка падпісаў Указ № 199 «Аб некаторых пытаннях фарміравання, вядзення і выкарыстання банкаў звестак адоранай і таленавітай моладзі».

Дакумент прыняты ў мэтах забяспячэння больш якаснага фарміравання і вядзення банкаў такой інфармацыі, іх эфектыўнага выкарыстання, стварэння стымулаў для моладзі.

У Палажэнні аб парадку фарміравання, вядзення і выкарыстання банкаў звестак адоранай і таленавітай моладзі, якое зацверджана гэтым Указам, вызначаныя дакладны і аднастайны парадак уключэння (выключэння) звестак у банкі звестак, іх рэгулярнага абнаўлення, выкарыстання ў практычнай рабоце дзяржаўных органаў і іншых арганізацый па падборы кадраў, а таксама замацаваныя абавязальнасці кіраўнікоў гэтых органаў і арганізацый па стварэнні ўмоў для прафесійнага росту работнікаў з ліку грамадзян, уключаных у банкі звестак.

Упершыню замацаваныя істотныя прэферэнцыі для грамадзян, уключаных у банкі звестак, а менавіта: права на першачарговае размеркаванне, пераважнае права на заняцце вакантных пасадак, пазачаровае атрыманне месца ў інтэрнаце на перыяд вучобы, а таксама павышэнне тaryфных акладаў (ставак) на 50 % маладым спецыялістам, якія прынятыя на працу ў бюджэтных арганізацыі.

Указ Кіраўніца дзяржавы дазволіць забяспячыць улік усіх здольных і перспектывных маладых людзей, удзел у фарміраванні банкаў звестак усіх зацікаўленых дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, максімальна эфектыўна выкарыстоўваюць інтэлектуальны патэнцыял і творчыя здольнасці адоранай і таленавітай моладзі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Футбол. Чэмпіянат Беларусі

ДЗЕ ПУСТА, А ДЗЕ І ВЕЛМІ ПУСТА

Першы круг футбольнага чэмпіянату краіны набліжаецца да сваёй сярэдзіны, а турнірная табліца поўніцца анамальнымі нулямі. Не надта зменшылася іх колькасць і пасля 5-га тура, гульні якога прайшлі на выхадных.

Пасля перамогі над наваполацкім «Нафтанам» лідарства ў чэмпіянаце захавалі барысаўскі «БАТЭ». Перамогу камандзе Віктара Ганчарэнкі прынеслі дакладныя ўдары Максіма Бардачова і Вітала Радзівонава. Свае ж вароты барысаўчане ў пяты (а з улікам мінулага года — у шосты) раз паразі захавалі «сухімі». Праўда, і ў атачы чэмпіён пакуль што гуляе не надта «мокра» — усюго 5 галоў пасля такой жа колькасці тураў. Улічваючы наўнасць у складзе «БАТЭ» такіх гульцоў атакі як Кандэвы, Радзівонаў, Скавіш, Стасевіч, Брасан, Гааран, Алумона, гэта зусім нізкі паказчык. Застаецца спадзявацца, што «жоўта-сінія» «раззабіваюцца» бліжэй да старту новага сезона Лігі чэмпіёнаў.

Другой «чорнай дзіркай» выглядае гродзенскі «Нёман». Не, гульцы там не знікаюць, але і галоў не з'яўляецца. Пасля пяці гульняў розніца забітых і прапушчаных мячоў у гродзенцаў 0:11. Пры тым падначальны Алег Радзюшкі ўжо чатыры разы згулялі 0:0. У гэтую суботу з брэсцкім «Дынама», заўятарыя «Нёмана» працягваюцца кажаць першага забітага мяча.

Той самы занятак і ў прылічлівай міносага «Партызана». З пачатку турніру каманда, аснову якой складаюць явзвусыя юнакі, праіграла ўсе гульні, прапусціўшы ўжо 9 галоў і не забіўшы ніводнага. Апошняе паражэнне ад сталічнага «Дынама», у складзе якога вызначыліся Чухлей і Сазанкоў. Для бел-блакітных вынік, здаецца, і добры, але птыраўня да галоўнага трэнера Сяргея Гурэжкі ў заўятараў таксама шмат. Пакуль пастаўленыя гульні не бачна зусім і ўсё будзецца на асабістым майстарстве Кісяля, Пучылі, Чухлея ды Драгуна.

А вось хто не расчароўвае, дык гэта «Мінск». Каманда ў суботу перамагла жодніскае «Тарпедэ» і паднялася на другое месца! Галоўную ролю ў «сталічнікаў» выконвае шматвольныты Андрэй Разін: ён і пасы раздае, і сам забівае. Для параўнання з гродзенскім «Нёманам» розніца забітых і прапушчаных мінчанамі мячоў за 5 тураў — 7:4.

Надзвычай «Швэбска» толькі на другой дадатковай хвіліне дамаўшай гульні з магілёўскай «Дняпро» вырваў нічыю — 1:1. І гэты вынік адразу адкінуў паўночных прадстаўнікоў краіны на 5 месца. Між тым, «Швэбск» — адзіны клуб, акрамя «БАТЭ», які яшчэ не праіграваў.

Нуль у графе «паражэнні» да гэтых разоў згулялі 0:0. У гэтую суботу з брэсцкім «Дынама», заўятарыя Малафеева праіграла ў Бабруйску мясцовае «Бельшчыне» 0:1 і займае толькі восьмае месца.

Яўген БАРАКСА.

Іван НАГІБІН:

«ВЫРАШЭННЕ САЦЫЯЛЬНЫХ ПРАБЛЕМ ВЕТЭРАНАЎ НЕ БУДЗЕ ЗАЛЕЖАЦЬ АД ЮБІЛЕЯЎ»

15 Герою Савецкага Саюза, што атрымаў ганаровае званне падчас Вялікай Айчыннай вайны, 1 кавалер ордэна Славы трох ступеняў, 151 чалавек, які ў складзе спецыяльных фарміраванняў прымаў удзел у размініраванні пасля вызвалення ў 1943-1945 гадах, 581 асоба, якая працавала на аб'ектах супрацьпаветранай абароны, будаўніцтва абарончых збудаванняў, прыфрантавых участках чыгункі і аўтадарог ці ўваходзіла ў склад экіпажаў суднаў, інтэрнаваных у парты і іншых дзяржаў на пачатку Вялікай Айчыннай, 916 блакаднікаў Ленінграда, 10006 грамадзян, што былі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі за працу ў вайсковую службу ў тыле, а таксама 30566 удзельнікаў Вялікай Айчыннай, і ў тым ліку 8936 — інвалідаў вайны і ІІ груп. Па стане на пачатак красавіка на тэрыторыі Беларусі пражывала крыху больш за 42,2 тысячы ветэранаў Вялікай Айчыннай. Узрост самых маладых з іх ужо даўно перавышае 80-гадовую адзнаку. А адсюль — і асабліва пэўна трэба ў дапамоце. Пра яе наша гутарка з начальнікам упраўлення сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Іванам НАГІБІНЫМ.

— Як вядома, да юбілею Перамогі ветэраны і некаторыя катэгорыі ахвяраў вайны павінны атрымаць аднаразовую матэрыяльную дапамогу. Як ідзе яе выплата?

— Дзя пачатку нагадаю, што з улікам асабістага статусу да пенсіі ветэранаў вайны вызначаныя адпаведныя павышэнні — у залежнасці ад катэгорыі яны вагаюцца ад 50 да 500 працэнтаў мінімальнай пенсіі па ўзросце. Плюс да таго, абсалютнай большасці ветэранаў выплачваюцца надбавкі ў сувязі з даўгавечнасцю 80-гадзій ці, як варыянт, у сувязі з наўнасцю ІІ групы інваліднасці. У выніку пенсіі ветэранаў Вялікай Айчыннай атрымліваюцца большымі. Калі сярэдня памер пенсіі па ўзросце ў цэлым па краіне складае 491,5 тыс., то сярэдні памер пенсіі удзельнікаў вайны — 682,9 тыс. рублёў.

Дадаткова матэрыяльная дапамога да юбілею Перамогі і вызвалення Беларусі — ужо звычайная і цалкам нармальнае практыка. Так будзе і на гэты раз — ветэраны і некаторыя катэгорыі нашых грамадзян, што пацярпелі ў вайну, атрымаюць ад 150 да 500 тыс. рублёў.

Ветэраны Вялікай Айчыннай спраўды захаваў свае лютыты і, зраўмела, перагледзець іх ніхто не збіраецца. Сёння ветэраны вайны карыстаюцца правам на бясплатнае забеспячэнне тымі ж сродкамі раабітацыі і патрэбнымі лекамі, на першачарговае бясплатнае сана-

торна-курортнае лячэнне і аздараўленне, маюць лютыты на пасажырскім транспарце, пры аплатае за тэхнічнае абслугоўванне, карыстанне жылымі памяшканнямі, камунальных паслуг, паслуг сувязі. Героі Савецкага Саюза, поўныя кавалеры ордэна Славы, непараўночы інваліды і удзельнікі вайны могуць разлічваць на атрыманне грашовай дапамогі на аздараўленне ў памеры 10 базавых велічыняў у выпадку, калі аказалася нявыкарыстанай бясплатна санаторна-курортнага пуцёўка.

— Вырашаць бытавыя праблемы ў такім узросце заўсёды складана. І ўсё ж: хто тут павінен прыйсці на дапамогу?

— У нас ёсць практыка літаральна кожны год ва ўсіх, у тым ліку ў самых аддаленых населеных пунктах праводзіць абследаванне ўмоў жыцця ветэранаў Вялікай Айчыннай і членаў сям'яў грамадзян, якія загінулі падчас вайны. У выніку робіцца зразумелым, хто і ў чым мае патрэбу. А пасля для выканання заявак і пажаданняў мясцовыя органы ўлады складаюць спецыяльныя планы мерапрыемстваў. Як правіла, гаворка ідзе пра такую дапамогу, як рамонт кватэр, рамонт і гаспадарчых пабудов, дамоў пелчак і замена электраправодкі, усталявання пажарных апаратаў і іншых. Але не толькі — разгавор з'яўляецца і больш «сур'ёзным» і фінансавым плане задачы, якія таксама трэба вырашаць. Напрыклад, летась здолел рэалізаваць свае правы на сацыяльнае жыллё 619 ветэранаў вайны і 15 сем'яў грамадзян, якія загінулі падчас Вялікай Айчыннай — зраўмела, што ў першую чаргу такая дапамога аказалася адзіночкам грамадзянам.

— Даводзілася чуць: сёння кожны трэці ветэран вайны жыве

у вёсцы, а кожны шосты з'яўляецца адзіночкам чалавекам. Гэта так?

— Спраўды, гэта так. Таму становіцца ўсё больш актуальнымі і іншым напрамкам дапамогі. Скажам, пры тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва павялічваецца колькасць аддзяленняў кругласутачнага знаходжання — тут могуць пэўна быць пажыць пенсіянеры і інваліды, якім цяжка весці хатнюю гаспадарку самастойна. І ў тым ліку гэта датычыцца ветэранаў і інвалідаў вайны.

Адносна новай формай становіцца стварэнне ў рэгіёнах брыгад сацыяльнага абслугоўвання на мабільнай аснове, гэтыя брыгады вяртаюцца гаспадарчыя праблемы. Нарэшце, нельга не ўгадаць пра сацыяльнае абслугоўванне дома. Сацыяльныя работнікі аказваюць паслугі амаль 4 тыс. ветэранам Вялікай Айчыннай і 730 членам сем'яў грамадзян, якія загінулі ў вайну.

— Некалі была традыцыя: перад Днём Перамогі дэлегацыі беларускіх ветэранаў арганізавана наведвалі месцы былых бабў. Што будзе сёння?

— Сёлетня традыцыя працягваецца. Не так даўно дэлегацыя беларускіх ветэранаў накіравалася ў Санкт-Пецярбург, а на чарзе — арганізаваныя паездкі ў Валгаград, Кіеў і іншыя гарады-героі.

— Любое свята заўсёды значнаваецца. А што далей?

— Магу адразу запэўніць, што цяперашняй дапамога ветэранам не стане нейкай «аднаразовай акцыяй». Адносчванне і вырашэнне сацыяльных праблем гэтых людзей рабілася і будзе рабіцца рэгулярна — без якой-небудзь прывязкі да юбілейных ці неюбілейных дат.

Сяргей ГРЫБ.

Ветэраны атрымаюць бясплатныя тэлефонныя карткі

УДЗЕЛЬНІКІ Вялікай Айчыннай вайны атрымаюць у перадачы святочнай і святочных дні магчымасць бясплатных тэлефонных размоў. Такі падыход ім зробіць РУП «Белтэлекам». Акцыя распачнецца 7 мая ў 0.00 гадзін і будзе доўжыцца да поўначы 11 мая (усяго пяць дзён).

Бясплатныя міжнародныя тэлефонныя размовы і размовы ў межах Беларусі будуць прапанаваныя ў гэтыя дні: удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны; асобам, якія прымаўлі ўдзел у складзе спецыяльных фарміраванняў у размініраванні тэрыторыі і аб'ектаў пасля вызвалення ад нямецкай акупацыі ў 1943-1945 гадах; асобам, узнагароджаным ордэнамі і (ці) медалямі СССР за самаадданую працу і бездакорную воінскую службу ў тыле ў гады Вав; асобам, якія працавалі на аб'ектах супрацьпаветранай абароны, мясцовай супрацьпаветранай абароны, на будаўніцтве абарончых збудаванняў марскіх баз, аэрадромаў і іншых ваенных аб'ектаў у межах тылавых межаў дзейных фронтоў, на прыфрантавых участках чыгункі і аўтамабільных дарог; членам экіпажаў суднаў транспартнага флоту, інтэрнаваным у пачатку вайны ў партах іншых дзяржаў; асобам, якія працавалі на падпрпрыемствах, ва ўстановах і арганізацыях Ленінграда ў перыяд блакады з 8 верасня 1941 года па 27 студзеня 1944 года ўзнагароджаным медалём «За абарону Ленінграда» і асобам, узнагароджаным знакам «Жыхару блакадніка Ленінграда»; інвалідам з дзяцінства ў выніку ранаў, кантузіў, калечтваў, звязаных з баявымі дзеяннямі ў перыяд Вялікай Айчыннай або з наступствамі ваенных дзеянняў, якія дасягнулі: мужчыны — 60 гадоў, жанчыны — 55 гадоў.

Бясплатныя тэлефонныя размовы ўнутры краіны будуць прадастаўлены аўтаматычным спосабам і (ці) з дапамогай тэлефаніста з хатніх тэлефонаў, абанентамі якіх з'яўляюцца удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны. Заказчы бясплатныя тэлефонныя размовы ўнутры краіны з дапамогай тэлефаніста ва ўсіх гарадах і абласцях можна будзе па нумарам 8-18 (для абанентаў Брэста і Брэсцкай вобласці, Віцебска і Віцебскай вобласці, Мінска і Мінскай вобласці, Магілёва і Магілёўскай вобласці) 18-13 (для абанентаў Гомеля і Гомельскай вобласці), Гродна і Гродзенскай вобласці, а таксама Мінска і Мінскай вобласці). Увага: акцыя не распаўсюджваецца на тэлефонныя размовы з абанентамі мабільнай сувязі, пры доступе ў Інтэрнэт і карыстанні платнымі даведкамі інфармацыйнымі службаў. Дадаткова інфармацыя аб акцыі можна атрымаць па тэлефоне 153 (даведка бясплатная).

Міжнародныя бясплатныя тэлефонныя размовы будуць прапанаваны ветэранам і удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны з дапамогай сервісных тэлефонных картак наміналам 16 000 тaryфных адзінак. Службы продажу «Белтэлекам» правядуць адрасную рассылку сервісных тэлефонных картак усім удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны. Сэрвіснае тэлефоннае карта дазваляе тэлефаванавць у напрамку краін СНД, у любую краіну Еўропы, Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі, Афрыкі, Азіі і Аўстраліі на стаяцяннарыя ці мабільныя нумары тэлефонаў. Правільна карыстання сэрвіснай тэлефоннай карткай змешчаны на зваротным баку карткі, а таксама ў «Памятцы карыстальніка сэрвіснай тэлефоннай карткай», якая выдаецца абаненту разам з карткай. Даведкі па арганізацыі бясплатных міжнародных тэлефонных размоў у перыяд акцыі можна атрымаць па тэлефоне 176 ці 8 805 100 4444, даведка бясплатная.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ШТО ЗМЕНИЦА НА РЫНКУ СТРАХАВЫХ ПАСЛУГ ДЛЯ АўТАМАБІЛІСТАЎ З ЛІПЕНЯ 2010 ГОДА?

ШАНОУНЫЯ аўтаўладальнікі, не за гарамі першага ліпеня — той дзень, калі ўвоўдзіць у сілу змены ў Палажэнне аб страхавой дзейнасці ў Беларусі, унесеныя ўказам Прэзідэнта № 519. Што зменіцца?

1. Выплачваць страхавую кампенсацыю будучэ хутчэй

— Сёння працэдура выплаты кампенсацыі, якая ўключае ў тым ліку збор усіх неабходных дакументаў і агляд пашкоджанага транспартнага сродку, абмяжоўваецца да 50 працоўнымі днямі, — нагадае генеральны дырэктар Беларускай асацыяцыі страхойчыкаў Ірына МЕРЗЛЯКО-ВА. — З 1 ліпеня гэтыя тэрміны скарачаюцца больш як у два разы — да 20 працоўных дзён. Для аўтамабілістаў гэта, адназначна, прыемная навіна. Дастаткова многія з іх скараджаюць на тое, што даводзіцца доўга чакаць даведку з ДАІ, і адпаведна, страхавой кампенсацыі. З уступленнем указаў ў сілу яе (даведку) — Н.Д.) можна будзе атрымаць адразу ж на месцы даражна-транспартнага здарэння, агледзець транспартны сродак пры жадаані таксама будзе магчымым у дзень ДТЗ.

2. Пацярпелы зможа звяртацца па кампенсацыю ў сваю страхавую кампанію

Кожны аўтаўладальнік, як правіла, выбірае страхавую кампанію па душы. Адны глядзяць, каб яна знаходзілася поблізу з домам альбо месцам працы. Для другіх вызначальным з'яўляецца ўзровень абслугоўвання. Выбраў чалавек кампанію і, калі яго ўсё задавальняе, карыстаецца яе паслугамі пастаянна. Калі ж, не дай бог, здарэцца ДТЗ, пацярпелы, хоча ён таго ці не, вымушаны звяртацца па кампенсацыю ў кампанію віноўніка.

— Новаўвядзенне ж дае пацярпеламу права выбару: ён зможа падаць заяву як у страхавую кампанію вінаватага, так і ў тую кампанію, дзе ён застрахаваў свой аўтамабіль, — кажа Ірына Мерзлякова. — Віноўнік жа можа звярнуцца толькі да свайго страхойчыка.

3. Аформіць ДТЗ, у якім няма пацярпелых, кіроўцы змогуць самастойна

У гэтым выпадку віноўнік здарэння не будзе прыцягнуты да тых мераў адказнасці (штрафу альбо пазабудзенай права кіравання), якія былі б непазбежнымі, калі б на месца здарэння прыехалі супрацоўнікі ДАІ.

Разабрацца на месцы без удзелу ДАІ, паводле слоў генеральнага дырэктара Беларускага бюро па транспартным страхаванні Антона АУСЕЙКІ, можна будзе пры ўмове, што транспартны сродкі, якія сутыкнуліся, былі застрахованы; і з'яўляюцца нанесены ўрон не перавышае 200 еўра; кіроўцы не маюць прэтэнзій адносна фізічнага стану (падарэнне, што налад-пітку) адзін да аднаго; прышлі да агульнага меркавання, што вінаваты, а хто пацярпелы. Калі ж у кіроўцы ўзнікне рознагалоссе наконт таго, які ўрон нанесены транспартным сродкам і хто ў гэтым



вінаваты, то даведзецца выклікаць ДАІ, як гэта робіцца цяпер. Акрамя таго, трэба памятаць, што без супрацоўнікаў ДАІ магучэ афарміцца ДТЗ толькі ў тым выпадку, калі ў абодвух яго удзельніках дагавор унутранага страхавання заключаны пасля 1 ліпеня.

Як адзначыў Антон Аўсейка, ужо распрацаваны так званы аналаг еўрапейскага пратаколу — бланк-паведамленне. Такія бланкі-паведамленні будуць выдаваць страхавыя кампаніі пры заключэнні дагавора абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці з 1 ліпеня. І кожны кіроўца павінен будзе вазаць яго з сабой, як і дагавор страхавання.

— У дадзеным бланку віноўніку і пацярпеламу трэба будзе ўказаць інфармацыю аб сваіх страхавых кампаніях і транспарт-

ных сродках, асіцаць абста-віны ДТЗ і пацярэдзіць усё асабістымі подпісамі, — тлумачыць Антон Аўсейка.

— Пасля гэтага ў пладзёзены тэрмін пацярпелы павінен звярнуцца ў страхавую кампанію, якая на працягу пяці дзён абавязана выплаціць яму кампенсацыю ў памеры да 200 еўра.

Калі ж у страхавой арганізацыі ўзнікне сумненне па абставінах ДТЗ, то яна мае права папрасіць паказаць абодва аўто. Удзельнікі ДТЗ не могуць праігнараваць гэту просьбу, бо тэрміны на выплате страхавой кампенсацыі будуць адлічвацца пасля таго, як аўтамабілі будуць прадаўленыя страхойчыку.

Гэты механізм уведзены, каб выключыць магчымае махлярства.

І яшчэ: трэба разумець, што не кожны пацярпелы абавязкова атрымае 200 еўра. Памір шкоды вызначаць страхойчыкі ў адпаведнасці са спецыяльнымі правіламі. Гэта можа быць і 10 еўра і 50. Але ёсць і другі бок медаля: пацярпелы не зможа атрымаць больш чым 200 еўра, нават калі ўрон перавысіць гэту суму. Таму, перш чым прыняць рашэнне не выклікаць ДАІ, трэба сур'ёзна падумаць.

4. Аўтаўладальнікі Беларусі змогуць заключыць комплексныя дагаворы ўнутранага страхавання

На пытанне, чым новыя страхойкі будуць адрознівацца ад абавязковага стра-

хавання грамадзянскай адказнасці і добраравотнага страхавання — аўтакаса, адказаў Антон Аўсейка:

АБ ВЫТОКАХ МАЛОЧНА-ВАЛЮТНЫХ РЭК

Погляд

Сельскагаспадарчы экспарт — тэма гутаркі нашага карэспандэнта з вядомым беларускім эканамістам і аналітыкам, членам Грамадска-кансультацыйнага савета пры Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Л.Ф. ЗАЙКАМ.

— Аказваецца, наша сельская гаспадарка мае неаблігі экспартны патэнцыял. Мяркую па агучных надыаўна Прэзідэнтам звестках аб экспарце сельскагаспадарчых прадуктаў харчавання ў тры мільярд дол. ЗША. І самае цікавае, што ёсць магчымасці павялічыць гэтую лічбу. Гэтая перспектыва рэальная?

— Рэальная ўвогуле. Прызнаюся, тры гады назад многіх эканамістаў, у тым ліку і мяне, прымемна здзіўляў факт продажу нашай малочнай прадукцыі за мяжу амаль на мільярд амерыканскіх долараў. Гэта больш, чым валютна вырочка ад продажу трэшкаў. Нашы выскоўцы здолелі ўзяць ад малочнага старту сталежы якаснай сыравіны, што яе перапрацоўшчыкам хпіла для павышэння аб'ёму выпуску экспертнай прадукцыі. І там чымнам быў дадзены выдатны вынік, які стаў нечаканым. Гэты экспертны перабышчыванні, прапару даў аграрыям моцны козару ў адстойванні сваіх інтарэсаў. На іх сталі глядзець як на сур'ёзных вытворцаў, здольных зарабляць цвёрду валюту, і яны сталі заахоўваць і падштурхоўваць нарошчываць аб'ёмы сельскагаспадарчых.

Я не сумняваюся ў тым, што пры вялікім жадаанні мы здольныя вырабіць на пярш-шэсць млрд долараў ЗША экспертнай прадукцыі. Толькі пытанне ў тым, а ці атрымаецца хутка прадаць такі аб'ём тавараў? Я, напрыклад, не магу даць на яго адназначна станоўчы адказ.

— І цікава, чаму?
— А таму, што на сусветных рынках прадуктаў харчавання пануе жорстка канкурэнцыя, якая час ад часу пераходзіць у «гандлёвыя войны». Паглядзім вакол сябе ў геаграфічным плане. Польшча затаварыла якаснымі прадуктамі харчавання. Літва таксама ўмее вырабляць смачныя прадукты і шукае месцы іх збыту. І гэты пералік краін можна працягваць. Вострая канкурэнцыя барацьба разгортваецца на прасягях СНД. Сёння Украіна вышэйкае Расію са сваёй рынку сельскагаспадарчых, плануе значна павялічыць выпуск збожжавых, гародніны і садавіны. Ва Украіне, дзе выдатныя чарназёмы і больш спрыяльныя, чым у нас, кліматычныя ўмовы, натуральна, меншшы выдаткі на вытворчасць сельскагаспадарчых. Мы, дарчы, у велізарных аб'ёмах набываем там жых спленачніка для птушкафарбы. Гэта наш галоўны артыкул імпарту з Украіны, а мы ёй больш за ўсё прадаём нафтапрадуктаў.

Украіна можа стаць нашым сур'ёзным канкурэнтам на рынках сельскагаспадарчых. Яе сельская гаспадарка ўжо прайшла стадыю пераходу ў прыватную форму ўласнасці і цяпер гатовая да знешняй экспансіі. Ужо жорстка «схваліліся» украінскай і расійскай вытворцы цукру, з-за чаго нам стала больш складана гандляваць сваім цукрам у Расіі. Ды і іншай сельскагаспадарчых сёння гандляваць няпроста, бо сусветныя фінансавы крызіс, яго



наступствы адбіліся на пакупніцкай здольнасці многіх нашых партнёраў і спажываў. Амаль паўсюдна цэны на сельскагаспадарчы сыравіну і прадукты харчавання знізіліся прыкладна на 20 працэнтаў. У выніку ўсплі і даходы ад нашага экспарту сельскагаспадарчых. Гэта аб'ектыўныя ўмовы, і іх нельга не ўлічваць.

— А як вы ацэньваеце шанцы працягнення беларускіх вытворцаў на рынку Еўрапейскага саюза?

— Таксама як рэальныя. Хоць увогуле ў Еўрасаюзе вельмі развітая сельская гаспадарка, якая уяўляе сабой высокаэфэктывую галіну эканомікі. Але я яна зараз рыхтуецца да мадэрнізацыі. У ЕС плануецца зрабіць сельскую гаспадарку больш канкурэнтаздольнай, пратрасаваць яе да сучасных вылікаў. З гэтай нагоды ў Бруселі абвясцілі адкрытую дыскусію наконт будучыні аграрнага сектара. Дабаты працягваюцца і ў гэтым напрамку.

— Як вы ацэньваеце шанцы вытворцаў у Заходняй Еўропе, калі карова не дае штогод 10 тон малака, то яе шлях прама на мясакамбінат.

— Таксама значна павялічыліся экспертныя патэнцыялы нашых вытворцаў мясных прадуктаў — больш чым на 40 працэнтаў. Сёння наш экспарт прадуктаў харчавання, пераважна мяса-малочнага гурпа тавараў, павялічыўся і наступна набліжаецца да лепшых паказчыкаў двухгадовай даўніны.

— Але вось што насцярожвае. Днямі ў СМІ кіраўнік вядомай беларускай малочнай кампаніі з Брэста прызнаў, што сабекошт яго прадукцыі ў 20 працэнтаў вышэй, чым на аналагічных вытворчасцях у развітых краінах. І гэта гаворыць дырэктар спыняй прыватнай кампаніі, якая мае, бадай, самае лепшае абсталяванне, кваліфікаваны персанал. Унікае вынікі: калі там такі высокі сабекошт, то можна ўявіць, які ён на іншых перапрацоўчых прадпрыемствах.

— Па першае, сабекошт — катэгорыя з эпохі сацыялізму. Яе лепш забыць. У рынкавай эканоміцы такога тэрміну няма. Ён быў некалі прыдуманы савецкімі марксісцкімі навукоўцамі і прыстасаваны да пастулатаў палітычнай эканоміі, дзе палітыка была вярхоўнай мэтай. Лепш і больш сучасна ўжываць выдаткі на адзінку прадукцыі.

— Па другое, узровень выдаткаў на вытворчасць малочных прадуктаў залежыць ад каровы. Так, не ўсімкія. Нашы каровы маюць лепшыя ўмовы для выкормлення. У Заходняй Еўропе, калі карова не дае штогод 10 тон малака, то яе шлях прама на мясакамбінат. Месца небаракі займае новае жыўлёва. Трымаць карову, якая не здольная забяспечыць патрэбнай і, што галоўнае, рэнтабельнай колькасці літраў малака, фермер не будзе. У Ізраілі, напрыклад, карова ў сярэднім дае штогод 15 тон малака. А нашы каровы добра калі выдуюць на сярэдні паказчык 5 тон.

Адсюль вынікае: у нас ішчэ даволі дарагае малочнае сыравіна для перапрацоўчых прадпрыемстваў незалежна ад іх формы ўласнасці. Увогуле гэта наша нацыянальная

проблема — кошт сыравіны. А таму і цэны айчынных тавараў 75 працэнтаў складаюць матэрыяльныя выдаткі на сыравіну, энерганосыбіты. Гэта вельмі шмат і гэта наш, калі хочаце, крок. З-за велізарных вытворчых выдаткаў невыпадкава савецкую эканоміку назвалі затратнай.

— Я выдатна разумю, што вы не жывёлавод, але ж сьпятаю: на колькі статак буйной рагатай жывёлы краіны адпавядае задачам дзядзённа экспарту сельскагаспадарчых да 6—10 мільярднай мякы?

— Вы правільна заўважылі: не жывёлавод я. Але магу параўнаць айчынную жывёладоўлю з жывёладоўляю іншых краін. На першага лютага гэтага года ў Беларусі налічвалася (як я разумю нашу статыстыку, без уліку жывёлы ва ўласных гаспадарках выскоўцаў) 1 242 500 кароў. Вось гэтымі сіламі мы засвоіваем знешнія рынкі. Колькі з гэтых кароў здольны даваць высокія надой? Думаю, не вельмі шмат. Зыходзячы з замежнага досведу, варта было б адвядзіцца ад парод жывёлы, якія і малака даюць, і якіх потым замест пенсіі на мяса адпраўляюць. У свеце адны фермеры гадуюць малочных кароў, другія — кароў мясных парод. Так выдасць. Так, між іншым, робіцца ва ўсім развітых краінах. І ў нас тут таксама павінна быць дакладная спецыялізацыя.

— Эксперт — гэта ўсё ж клопат аб харчаванні жыхароў краіны. А што новага можна зрабіць для забяспячэння нашых супраграмадзян малаком?

— Новае, як вядома, гэта часцей ужо грунтоўна забытае былое. Людзі старэйшага ўзросту памятаюць, а некаторыя, магчыма, захавалі малочныя бідончыкі на два-тры літры. Я прапаную адрадыць гэтую беспадстаўна забытую малочную традыцыю. Так, няхай і нас растуць і маюцца кампаніі па вытворчасці малочных прадуктаў, забавяваюць новыя рынкі, пашырочы асартымент выускамай прадукцыі. Але паралельна ў гарадах адрадыць професію малочніка. Была такая некалі. І пачаць можна было б з Мінска.

Напрыклад, у Празе ёсць нямаля дробных крамаў з вывазай злёнай каровы. Гэта знак таго, што тут можа набыцца свежае малака. Яно сюды прывозіцца кожнай раніцай непазрэдна з фермы. У такіх крамах складаецца пастаяннае кола пакупнікоў, звычайна з жыхароў навакол'я вёсці. Дык чаму б бражкі вопіць не перанесці на беларускую глебу? І малако завозіць не з буйных малочна-таварных фермаў, а з прыватных фермерскіх гаспадарак, скажам, ад фермера Сідаровіча, Ігнатова. Каб ведалі, ёсць малако смачнейшае. А побач можна было б адрыць невялікае пярэдняе з магазінскай, краму зельніцкай са свежымі гуркамі, цыбулі, памідорамі. Я думаю, гэта можа стаць перспектыўнай справай і пэўным вылікам сталічным гіпермаркетам.

І разам з тым, забараніў бы гандляваць бабулям на прыпынках электрычак малаком у пластыкавых бутэльках з-пад пива ці мінералкі. Такі гандаль можа пашкодзіць здароўю.

Гутарыў Леанід ЛАХМАНЕНКА.

У БЕЛАРУСЬ БУДЗЕ БУДАВАЦА ПА 6 МІЛЬЁНАЎ КВ. МЕТРАЎ ЭНЕРГАЭФЭКТЫўНАГА ЖЫЛЛЯ

З 2015 ПА 2020 ГОД

На ўзровень будаўніцтва 6 мільёнаў квадратных метраў энергаэфектыўнага жылля краіна павінна выйсці ў 2015 годзе, пра гэта заявіў Леанід ДАНІЛЕЎСКІ, першы намеснік дырэктара дзяржаўнага прадпрыемства «Інстытут ННПЭС імя Атаева», на міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Еўрапейскі энергаэфектыўны дом-2010».

Па словах Леаніда Данілеўскага, комплексная праграма энергаэфектыўнага будаўніцтва ў рэспубліцы прадугледжвае, па-першае, авалоданне тэхналогіямі энергаэфектыўнага будаўніцтва і, па-другое, пераход да масавага будаўніцтва энергаэфектыўных будынкаў.

— Каб тэхналогіям праектавання і будаўніцтва энергаэфектыўных дамоў адулодзі ў абласцях, у мінулым годзе мы пабудавалі такія дамы ў Гродне, Віцебску, Гомелі. Згодна з праграмай будаўніцтва энергаэфектыўных будынкаў у 2015 годзе мы павінны выйсці на ўзровень 6 мільёнаў квадратных метраў жылля ў такім аб'ёме будаваць да 2020 года. У 2010 годзе прадугледжваецца будаўніцтва 300 тысяч квадратных метраў такога жылля, — паведамаў Леанід Данілеўскі.

Па яго словах, сумарны эфект ад усіх мерапрыемстваў з пункту гледжання эканоміі энергаэфектыўнасці ў 2015 годзе складе каля 700 тысяч тон уадноўнага паліва па рэспубліцы. Цікава, што кошт аднаго квадратнага метра жылля ў энергаэфектыўным доме большы на 50—100 долараў у залежнасці ад колькасці пакояў і агульнай плошчы кватэры, але, па падліках Леаніда Данілеўскага, гэтыя грошы акупляюцца прыкладна праз 10 гадоў.

— Я ведаю, што некаторыя жыхары энергаэфектыўных дамоў плачуть за цёплае хто ў 2-3 разы меней, хто ў 8—10 разоў.

Дарчы, самы першы энергаэфектыўны дом быў пабудаваны ў Мінску 3 гады таму па вуліцы Прытыцкага, 107. Леанід Данілеўскі расказаў, што яны праводзілі анкетаваанне жыхароў дома ў першы год эксплуатацыі, і калі 80 % жыхароў выказалі сваё задавальненне камфортам і якасцю паветра ў жылль паміжканцаў.

Павел БЕРАСНЕЎ.

Каментар па тэме:

— Некаторыя спецыялісты кажуць, што не ўсё ў гэтых дамах дакладна, шмат што патрабуе дапрацоўкі — кажа Канстанцін КАЛАМЕЦ, намеснік старшын Мінскага сталічнага саюза прадпрыемальнікаў.

— Аднак нават пры такіх умовах патрэбна прадумаць сістэму стымулаў для тых, хто эксперыментуе пры пабудове гэтых дамоў. Так бы мовіць, «на сабе». Каб, калі чалавек рызыкуе і нешта новае вынаходзіць, у яго быў стымул гэтай рабы. А ў насельніцтва павінен быць выбар: плаціць па высокіх коштах за энергаэфектывнасць або ўкладвацца ў энергаэберажэнне. Слова «выбар» — ключавое ў гэтай сітуацыі. І дзяржава павінна падтрымаць неабходную нарматыўную базу для ажыццяўлення такога выбару.

Кошты камунальных паслуг будучы ў любым выпадку расці. І гэта, напэва, справядліва. Таму што кожны уласнік жылля павінен цалкам плаціць за іх. Іншыя варыянтна, хутчэй за ўсё, не будзе. Я думаю, што ёсць вялікія рэсурсы ў прадпрыемстваў, якія будуць вядомаснае жылль. Але патрэбна разумець, што ні за год, ні за два, нават за дзевяць існуючы жылы фонд да еўрапейскіх стандартаў прыведзены не будзе. З улікам таго, што кошту энерганосыбітаў будучы расці, патрэбна гэтым займацца ўжо зараз. Патрэбна шукаць ты сегменты рынку і насельніцтва, якія гатовыя актыўна ўкладвацца ў такія праекты.

Настася ЗАНЬКО.

ЭКАНАМІКС 5

27 красавіка 2010 г. ЗВЯЗДА

МІНЭКАНОМІКІ ЛІЧЫЦЬ 500-ДОЛАРАВУЮ СЯРЭДНЮЮ ЗАРПЛАТУ ДАСЯГАЛЬНУЮ

За першы квартал 2010 года вытворчасць валавога ўнутранага прадукту склала 104 %, што на 0,5 % болей, чым у студзені — лютым, заявіў на брыфінгу начальнік галоўнага ўпраўлення макраэканамічнага аналізу і прагназавання Міністэрства эканомікі Аляксандр ЯРАШЭНКА:

— Галоўнымі задачамі сталі забяспячэнне працэсу пераадолення наступстваў сусветнага фінансавога крызісу і стварэнне адпаведных умоў для аднаўлення высокіх тэмпаў эканамічнага развіцця ў нашай краіне. Мы лічым, што меры, прынятыя рэспубліканскімі органамі кіравання, Міністэрствам эканомікі, урадам, дазволілі працягнуць і ў некаторай ступені ўзмацніць ажыўленне эканамічных працэсаў, якое пачалося ў пачатку года, — перакананы Аляксандр Ярашэнка.

Ён адзначыў, што прырост ВУП атрыманы за кошт паскарэння тэмпаў вытворчасці прадукцыі ў прамысловасці, абаротаў у гандлёвай дзейнасці і павелічэння тэмпаў будаўніча-мантажных работ.

Прынамсі, у прамысловасці тэмпы росту аб'ёму вытворчасці прадукцыі за тры месяцы склалі 105,9 %, а калі браць толкі за сакавік, то 109,1 %.

— Рост вельмі значны і паказвае добрую дынаміку, — лічыць Аляксандр Рыгоравіч. — Безумоўна, гэтыя тэмпы росту маглі быць істотна вышэйшыя, але з-за ўмоў пастаўкі вуглевадароднай сыравіны для нафтаперапрацоўчых заводоў, якія змяніліся, тэмпы росту менавіта нафтаперапрацоўчай галіны знізіліся больш чым на 40 %. А вось па астатніх галінах прамысловасці ў нас былі забяспячаны высокія тэмпы росту: у цэлюлознапапяравой — 115,4 %, цукровай — 146,2 % і гэтак далей.

Аляксандр Ярашэнка перакананы, што ключавую ролю ў забяспячэнні эканамічнага росту сытуацыі таваразварот, тэмпы росту якога склаў 113,3 %. Гэта адбылося, па словах Аляксандра Рыгоравіча, за кошт росту рэальных грашовых даходаў насельніцтва (на звестках за студзень — люты тэмпы росту склаў 105,4 %) і зарплат (103,3 %), а таксама за кошт нізкага ўзроўню цэнаў на спажывецкім рынку (індекс спажывецкіх цэнаў за тры месяцы склаў 102,5 %), павелічэння аб'ёму вытворчасці спажывецкіх тавараў у 109,3%, з іх па харчовай групе — 111,1 %, па нехарчовай — 107,7 %, зніжэння гандлёвых надбавак, адпунктных цэнаў вытворцаў, продажу тавараў у крэдыт на льготных умовах і інш.

Там тычыцца будаўніча-мантажных работ, то ў першым квартале было ўведзена ў эксплуатацыю 1,409 мільёна квадратных метраў (104,8 %), у тым ліку быў перавыкананы план на 17 тысяч квадратных метраў.

Распаўваў Аляксандр Ярашэнка і пра знешне-эканамічную дзейнасць.

— Пачатак 2010 года характарызуецца некаторым ажыўленнем знешняга гандлю таварамі і паслугамі, але мы асцярожна ставімся да гэтага. За студзень станоўчае сальда ў нас было 123,7 мільёна долараў, а за 2 месяцы яго склала адмоўнае велічыня — 132,8 мільёна долараў. Істотны ўплыў на паказчык знешняга гандлю аказалі пастаўкі нафтапрадуктаў у Расію: экспартныя пастаўкі нафтапрадуктаў склаў 88,7 % за два месяцы ў параўнанні з тым жа перыядам 2009 года, — расказаў Аляксандр Ярашэнка, аднак адзначыў, што ёсць і станоўчыя тэндэнцыі: — За два месяцы гандаль калійнымі ўгнаеннямі павялічыўся ў 4 разы, а па істотных для нашай эканомікі пацязічак, я маю на ўвазе аўтамобільную тэхніку, трактары, назіраецца рост экспартных паставак

ФОНД «МІНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО» (організатар аукцыона) 1 июня 2010 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5 проводит аукцион по продаже объектов, находящихся в республиканской собственности, и права заключения договора аренды земельного участка для их обслуживания, которые составляют единый предмет аукциона

Сведения о предмете аукциона: Капитальное строение (инв. № 600/С-120641), капитальное строение (инв. № 600/С-120648), капитальное строение (инв. № 600/С-120656), капитальное строение (инв. № 600/С-120655), капитальное строение (инв. № 600/С-120654), капитальное строение (инв. № 600/С-120652), капитальное строение (инв. № 600/С-120630), капитальное строение (инв. № 600/С-120628), капитальное строение (инв. № 600/С-120644), капитальное строение (инв. № 600/С-120629), капитальное строение (инв. № 600/С-120640), капитальное строение (инв. № 600/С-120631), капитальное строение (инв. № 600/С-120632), капитальное строение (инв. № 600/С-120642), капитальное строение (инв. № 600/С-120637), капитальное строение (инв. № 600/С-120635), капитальное строение (инв. № 600/С-120638), капитальное строение (инв. № 600/С-120643), капитальное строение (инв. № 600/С-120633), низковольтная линия электропередач и право заключения договора аренды земельного участка.

Капитальное строение (инв. № 600/С-120641), одностанное здание домика для персонала шитовое общей площадью 28,7 кв. м, 1972 года постройки, фундамент кирпичный, стены сборные шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша односкатная с покрытием из кровельной стали, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120648), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,5 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены сборные шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша односкатная с покрытием из кровельной стали, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120656), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой, общей площадью 88,1 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша дощатая, покрытие — кровельная сталь, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120655), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120652), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,7 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены сборные шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120630), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120628), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120644), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120629), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120640), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120631), одностанное здание сторожевого домика рубленого (деревянного) с пристройкой и навесом, общей площадью 41,4 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный ленточный, стены сборно-щитовые, перегородки дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша кровельная сталь, имеется печное отопление и электроснабжение, забор 1979 года постройки протяженностью 684,7 метра, ж/б стойки, ограждение из металлической сетки высотой 2 метра. Капитальное строение (инв. № 600/С-120632), одностанное здание помещения мелпункта (деревянное) общей площадью 39,2 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный ленточный, стены сборно-щитовые, перегородки дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша дощатая, покрытие — кровельная сталь, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120637), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120635), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120638), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120643), одностанное здание общежития персонала (шитовой домики) с двумя навесами общей площадью 70,5 кв. м, 1972 года постройки, фундамент кирпичный ленточный, стены сборно-щитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша кровельная сталь, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120644), одностанное здание веранды остекленной, общей площадью 53,3 кв. м, 1967 года постройки, фундамент бетонный, стены дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша односкатная, покрытие: кровельная жель, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120629), одностанное здание веранды остекленной общей площадью 11,9 кв. м, 1972 года постройки, фундамент кирпичный, стены дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша четырехскатная, покрытие — кровельная сталь, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120640), одностанное здание веранды остекленной общей площадью 11,9 кв. м, 1972 года постройки, фундамент кирпичный, стены дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша четырехскатная, покрытие — кровельная сталь, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120642), одностанное здание нежилое с двумя пристройками общей площадью 406,4 кв. м, 1960 года постройки, фундамент железобетонные блоки, монолитный бетонный, стены и перегородки кирпичные, чердачные перегородки — ж/б плиты, крыша совмещенная с рулонным покрытием, имеются электроснабжение, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция. Капитальное строение (инв. № 600/С-120631), одностанное здание сторожевого домика рубленого (деревянного) с пристройкой и навесом, общей площадью 41,4 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный ленточный, стены сборно-щитовые, перегородки дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша кровельная сталь, имеется печное отопление и электроснабжение, забор 1979 года постройки протяженностью 684,7 метра, ж/б стойки, ограждение из металлической сетки высотой 2 метра. Капитальное строение (инв. № 600/С-120632), одностанное здание помещения мелпункта (деревянное) общей площадью 39,2 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный ленточный, стены сборно-щитовые, перегородки дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша дощатая, покрытие — кровельная сталь, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120637), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120635), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120638), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120643), одностанное здание общежития персонала (шитовой домики) с двумя навесами общей площадью 70,5 кв. м, 1972 года постройки, фундамент кирпичный ленточный, стены сборно-щитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша кровельная сталь, имеется электроснабжение.

железобетонные плиты, крыша односкатная, покрытие — кровельная жель, имеется электроснабжение, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция. Капитальное строение (инв. № 600/С-120629), одностанное здание веранды остекленной общей площадью 11,9 кв. м, 1972 года постройки, фундамент кирпичный, стены дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша дощатая, покрытие — кровельная сталь, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120640), одностанное здание веранды остекленной общей площадью 11,9 кв. м, 1972 года постройки, фундамент кирпичный, стены дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша дощатая, покрытие — кровельная сталь, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120631), одностанное здание сторожевого домика рубленого (деревянного) с пристройкой и навесом, общей площадью 41,4 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный ленточный, стены сборно-щитовые, перегородки дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша кровельная сталь, имеется печное отопление и электроснабжение, забор 1979 года постройки протяженностью 684,7 метра, ж/б стойки, ограждение из металлической сетки высотой 2 метра. Капитальное строение (инв. № 600/С-120632), одностанное здание помещения мелпункта (деревянное) общей площадью 39,2 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный ленточный, стены сборно-щитовые, перегородки дощатые, чердачные перекрытия деревянные, крыша дощатая, покрытие — кровельная сталь, имеется электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120637), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное перекрытие деревянное, крыша двускатная с покрытием из кровельной стали, имеет электроснабжение. Капитальное строение (инв. № 600/С-120635), одностанное здание домика однокомнатного шитового с пристройкой общей площадью 88,3 кв. м, 1960 года постройки, фундамент кирпичный, стены шитовые, перегородки дощатые, чердачное

НА УСЕ... ДЗВЕСЦЕ!

На вашы пытанні адказаў дацэнт кафедры дэрматавенералогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, урач-каسمетолог вышэйшай катэгорыі Мікалай ПАПІМ.
(Заканчэнне. Пачатак у нумарах за 22, 23 і 24 красавіка.)

— **Мінск, Ірына Мікалаеўна. Апошнія 5—7 гадоў у мяне з'явіліся маршчынкi і трэшчынкі на твары, якія паліццаца, доўга не загойваюцца. Прывяла адвантан, дапамагае мала. Як быць?**

— Я б парэкамендаваў вам звярнуцца да дэрматолага, які даламожа вызначыцца з дыягназам і прапанава праграму лячэння. Верагодна, гэта правы нейкіга скурнага захворвання, хутэй за ўсё, атапічнага дэрматыту, які праўляецца сухасцю скуры, трэшчынкі. Пры такой сухой скуры не трэба часта і працягла выкарыстоўваць гарманальныя мазі, у прыватнасці, адвантан. Цяпер ёсць добры французскі прапарат топік-крэм. Ён здзімае сверб, ліквідуе вахскасць, не выклікае ускладненняў. Выкарыстоўваць яго трэба 2 разы на дзень. Неабходна яшчэ атрымаваць вітамін А — у выглядзе прадуктаў або вітаміннага малянага раствору. Апошні трэба прымаць па прызначэнні ўрача. Па тэлефоне цяжка стаць дыягназ. Можца прыйсці і на кансультацыю да мяне, у Прафесарска-выкладчыцкі кансультацыйны цэнтр БелМАПА. Ён знаходзіцца ў Мінску па вул. Макавічкі, 17. Прымаю я там па пятніцах з 15.00.

— **Гродзенская воласць, Ніна Івануна. Раскажыце, калі ласка, як дабіцца добрага эфекту ў лячэнні рабаціння і пігментных плямаў.**

— Зараз з'явіліся сродкі прафесійнай касметыкі, якія прымяняюцца пры гэтых праблемах. Напрыклад, аскарбінавая кіслата для вонкавага прымянення. Ёсць прапараты, якія ўключаць у сабе іншыя адвальныя сродкі для лячэння гіперпігментацыі. Парайдзеце з касметологам, што падыходзіць вам.

— **Смалявічы, Дзяніс Пятровіч. Ці можна пазбавіцца ад гэтай паталогіі на нервовай глібе, у выніку стрэсу?**

— Так, па адной з тэорый узнікненне і развіццыванне пасрыау можа выклікаць харнічны або востры стрэс.

— **Орша, Святлана. Скажыце, ці можна выдаляць радзімкі?**

— Усё залежыць ад той зоны, дзе яны размешчаны. Калі радзімка знаходзіцца на участку скуры, які падвяргаецца пастаяннай траўматызацыі ці інсалацыі, яе трэба выдаляць. Трэба выдаляць і актыўныя радзімкі, якія запалююцца, павялічваюцца, цягваюцца або бядаюцца, пакрываюцца болячкамі. У такіх выпадках неабходна звярнуцца па кансультацыю да анкалага, бо такія радзімкі могуць трансфармавацца ў рак скуры. А гэтая анкапатолягія сёння стаіць на першым месцы сярод іншых анкалагічных захворванняў. Увогуле я парэкамендаваў бы людзям ва ўзросце пасля 60 гадоў сур'ёзна звяртаць увагу на такія новаўтварэнні.

— **Салігорскі раён, Тацяна. Цяпер рэкламуецца вельмі шмат новых касметычных крэмаў і мазяў, прычым даволі дарагія. А як вызначыць, што менавіта гэты сродак мне падыходзіць і не выклікае алергію?**

— Касметычныя сродкі сертыфікуюцца на бяспэку ва ўсім свеце, у тым ліку і на алергію. Але ёсць і індывідуальныя асаблівасці чалавека, калі менавіта яму не падыходзіць дадзены сродак. У такім выпадку касметыку трэба адмяніць.

— **Мінск, Тацяна. Скажыце, да якога ўрача трэба ісці з праблемай эліптыку?**

— Цэлюлітам займаюцца касметологі. Вам неабходна звярнуцца ў цэнтр, дзе выкарыстоўваюць ін'екцыйныя метады лячэння, у прыватнасці, мезатэрапію, апаратныя метады карэкцыі фігуры. Дзе ў Мінску ёсць такія апараты, вам падакажэ касметолог.

— **Брэст, Аля Васільеўна. У маёй 5-гадовай унучцы з'явіліся малюскі ў воб-**

ласці дэкальта. Ці можна пазбавіцца ад гэтай паталогіі? Малюскі з'яўляюцца зноў і зноў...

— Малюскі — віруснае захворванне. З узростам хвароба пройдзе. Справа ў тым, што 5 гадоў — гэта пераходны перыяд, калі ідзе становленне арганізма дзіцяці, якое суправаджаецца змяненнямі імуннай сістэмы. Пакуль жа вы можаце самастойна ўборцаць малюскі. Трэба ўзяць стэрыльную іголку з аднаразовага шпрыца, падкалупнуць малюску і паліпаўдзе стэрылізаваным піцэтэтам выціснуць змесціва. Месяца ўмяшання змазэць ёдам.

— **Мінск, Яўгенія. Ці абавязкова выдаляць бародаўкі?**

— Бародаўкі неабходна выдаляць. Звярніцеся да касметолога, і ён вызначыць тактыку лячэння. Ёсць розныя спосабы выдалення: хірургічны, лазерны, хімічны, з дапамогай вадака азоту.

— **Ліда, Галіна. Мікалай Апанасавіч, як вы ставіцеся да фоталазіяна хваробай скуры, якое актыўна рэкламуецца?**

— Гэта хутэй не лячэнне, а карэкцыя з дапамогай апаратаў, якія цяпер шырока распаўсюджаны. У асноўным працуюць прымяняюцца для фоталазіяцы, яе таксама можна рабіць для прафілактыкі старэння скуры, пры лячэнні вузгустай хваробы. Але каб быў эфект, неабходна, каб гэта рабіў вопытны спецыяліст.

— **Слонім, Наталля. Ці можна вылучыць вітыліга?**

— Вітыліга — сур'ёзная праблема і для дэрматолагаў, і для касметологаў, і, зразумела, для пацыентаў. Я чытаў адну дысертацыю, аўтар якой называе б/д спосабы лячэння вітыліга. Гэта гаворыць пра тое, як складана лячыць такую паталогію. На сёння найбольш эфектыўны спосаб — фотадынамічная тэрапія. Яна праводзіцца па пэўнай метадыцы. Апошнім часам яшчэ з'явіўся метады лячэння з дапамогай эксцімаера лазера. Таксама прымяняюцца селектыўнае ультрафіялетавае апра-

меньванне. Перавага гэтых метадаў у тым, што пры іх непатрэбны фотасенсібілізуючыя таблеткі, яны ўздзейнічаюць толькі на пашкоджаныя ачагі. А гэта ўжо прагрэс у лячэнні вітыліга.

Усё ж гадоўны застаецца пошук прычыны такой паталогіі. У 75 працэнтах выпадкаў прычынай вітыліга з'яўляецца стан нервовай сістэмы. У іншых выпадках развіццю хваробы спрыяюць ачагі харнічнай інфекцыі, стан эндарынальнай сістэмы. Калі прычыну ўдаецца знайсці, тады мы спрабуем справіцца з захворваннем. Але з вопыту сваёй практыкі скажу, што шчасце, калі мы можам толькі прылічыць працэс, каб ён не распаўсюджваўся далей. І ўсё ж займацца гэтым неабходна.

— **Мазыр, Андрэй. У мяне ніколі не было прышчоту, а апошнім часам з'явіліся. Якое абследаванне трэба прайсці, каб даведацца, ад чаго гэта?**

— Вам трэба звярнуцца да дэрматолага. Прычыны гэтых непрыемнасьцяў могуць быць самыя розныя. Напрыклад, іншы захворванні, якія суправаджаюцца высыпкамі. Таму трэба, каб спецыяліст вызначыў прыроду узнікнення прышчоты.

— **Дзятлава, Нэл Івануна. У мяне на твары і канечнасцях ёсць застарэлыя цёмныя бародаўкі. Як пазбавіцца ад іх?**

— Вам абавязкова трэба ісці да дэрматолага або касметолога. Застарэлыя і цёмныя бародаўкі могуць сведчыць пра сур'ёзныя праблемы. Магчыма, вам спатрэбіцца і кансультацыя анкалага для выключэння дыягназу меланомы.

— **Мінск, Святлана. Наколькі мезатэрапія больш эфектыўная ў параўнанні з крэмамі?**

— Мезатэрапія прымяняецца ў комплексным лячэнні, па паказаннях, у рэабілітацыйным перыядзе або перад правядзеннем іншых метадаў карэкцыі.


Святлана БАРЫСЕНКА,
Вольга ШАУКА.

ЮБІЛЕЙНЫ КОНКУРС

Аб'яўляем конкурс разнаўны шахматных кампазіцый, які прысвечаме 65-годдзю Вялікай Перамогі. Уздэльнікам юбілейнага конкурсу прапануюцца 8 заданняў. За правільнае і поўнае рашэнне налічваюцца ачкі: за рашэнне двухходаўкі — 2 ачкі, трохходаўкі — 3, шматходаўкі — 4, знода — 5 ачкоў і за практычны прыклад — 6 ачкоў. Калі знойдзецца дэфекты, атрымаеце дадатковыя ачкі.

Тры пераможцы атрымаюць прызы, тры ганаровыя водгукі і тры шахматыныя водгукі. Тэрмін прысылкі адказаў на заданні — два тыдні з дня апублікавання. На канверце і паштоўках абавязкова зрабіце паметку «Шахматы». Свае адказы прысылаеце на адрас:

Заданне № 1



Мат за 2 хады. (5+2)

Заданне № 2



Мат за 2 хады. (6+2)

Заданне № 3



Мат за 3 хады. (8+5)

Заданне № 4



Мат за 5 ходаў. (6+9)

Заданне № 5



Выйгрыш. (7+5)

Заданне № 6



Ход белых. (5+4)

УПРАВЛЯЮЩИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ извещает о проведении 10 мая 2010 года повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего республиканскому дочернему унитарному предприятию «Мозырский оптово-розничный Торговый комплекс» (РДУП «Мозырский ОРТК»), расположенного по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Иваненко, 13

№ п/п	Объект продажи	Характеристика объекта	Начальная цена продажи (в т.ч. НДС 20%), руб.	Задаток
ЛОТ № 1				
2	Здания двух складов, оборудованные.	<p>Склад № 1 – одноэтажное здание, общая площадь 243,20 м², стены кирпичные, асбестоцементные листы, перегородки кирпичные, кровля шиферная, полы цементные, электроосвещение.</p> <p>Склад № 2 (основное) – одноэтажное здание, общая площадь 670,14 м², стены кирпичные, металлические листы, перегородки кирпичные, кровля шиферная, полы цементные, электроосвещение.</p> <p>Пристройка (склад № 2) – одноэтажное здание, общая площадь 316,60 м², стены кирпичные, асбестоцементные листы, перегородки кирпичные, кровля шиферная, полы цементные, электроосвещение.</p> <p>Уборная – общая площадь 5,27 м².</p> <p>Покрывте асфальтовые – 1844,63 м²; ограждение кирпичное протяженностью – 40,6 м.п.; ворота металлические.</p>	111 906 000	11 190 600

Торги проводятся в форме открытого аукциона без условий. Аукцион состоится 10 мая 2010 года по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Иваненко, 13. Начало в 12.00.

Объекты недвижимости находятся на земельном участке, имеющему ограничение в использовании согласно Постановлению о порядке установления размеров и границ водно-охраняемых зон и прибрежных полос водных объектов и режиме ведения в них хозяйственной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2006 г. № 377.

С перечнем и состоянием имущества можно ознакомиться по месту его нахождения.

Порядок подачи документов определен условиями проведения аукциона.

Для участия в аукционе участник перечисляет платежными поручениями задаток на р/с 3012001320013, отделение ОАО «БПС-Банк» в г. Мозырь, МФО 151501354. Получатель платежа – РДУП «Мозырский оптово-розничный торговый комплекс», УНП 400083650.

Документы на участие в аукционе принимаются с даты опубликования информационного извещения по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Иваненко, 13 с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням до 7 мая 2010 года включительно.

При подаче заявления представитель юридического лица должен иметь паспорт, доверенность на участие в аукционе и на подписание документов, нотариально заверенные в установленном порядке копии учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации), письменное решение соответствующего органа управления, разрешающее приобретение имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами участника торгов); физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Шаг аукциона 5 %.

Аукцион проводится в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 232 от 5 мая 2009 года «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)».

Победитель торгов обязан подписать протокол о проведении аукциона: в течение 10 рабочих дней подписать договор купли-продажи, возместить расходы, связанные с проведением торгов, и расходы по изготовлению землеустроительных дел по выделению земельного участка.

Контактные телефоны организатора аукциона: (029) 657 27 13, (029) 531 96 14.

РУП «ВИТЕБСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Оршасызривод»

ЛОТ: здание магазина общ. пл. 162,2 кв.м (инв. № 240/С-15122) включая: а/б покрытие 295 кв.м, площадью из сборных ж/б плит 207 кв.м, ограждение из сборных ж/б плит 114,4 п.м, металлические ворота, трубопровод тепловых сетей 254 кв.м, диаметр 8 мм по адресу: Витебская область, Орша, ул. Якубовского, 10, начальная цена продажи 207 000 000 руб. с учетом НДС, для обслуживания недвижимости выделен зем. участок площ. 0,1392 га.

Характеристика объекта в соответствии с техпаспортом и справкой-описанием: фонд. бутовой; стены, перегородки – кирпич; перекрытия чердачные – ж/б плиты; крыша комбинированная; полы – плитка; проемы дверные – простые, окна ПВХ; отделочные работы – под расшивку; внутренняя отделка – облицовано плиткой; отопление – центральное; электроосвещение – скрытая проводка; водопровод – стальные трубы; канализация – чугунные трубы; горячее водоснабжение – стальные трубы; вентиляция – естественная; телефон – есть.

1. Аукцион состоится **31 мая 2010 г. в 15.00** по адресу: Витебская область, Орша, ул. Якубовского, 10. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00, а с 31.05.2010 до 12.00 по адресу: Витебск, ул. Свирицкого, 4. Заключительная регистрация участников с 14.30 до 15.00 31.05.2010 по месту проведения аукциона. Порядок участия и проведения аукциона опубликован на сайте www.Оценka.by.

2. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением, разработанным в РУП «Витебский институт недвижимости и оценки». Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.

3. Для участия в аукционе приглашаются юр. лица и физ. лица, подавшие в установленном порядке заявление с приложением следующих документов: заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка в размере 10 % стоимости лота; юр. лицом РБ или инд. предпринимателем – копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; иностранным юр. лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководителем) – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявителем (представителем) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководителем юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия.

4. Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012215570013 в РДП по Витебской области ОАО «Белинвэстбанк» Витебска, код 701. Получатель – РУП «Витебский институт недвижимости и оценки», УНП 390343677.

5. Победитель возмещает затраты по организации и проведению аукциона, которые собираются участником до начала проведения аукциона и подлежат уплате в течение 20 рабочих дней после проведения аукциона.

6. Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи с Продавцом не позднее 20 рабочих дней после проведения аукциона. Платежи за объект осуществляются согласно договору купли-продажи.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (0212) 435 435, 435 495; 8 (029) 591 00 02.



Дядзі і бабка

Было гэта досыць даўно. На адным хутары маладая пара жыла, і было ў яе двое малых. Гаспадар працаваў у калгасе. Трэба і гаспадарыню на працу выходзіць. А дзяцей куды? Давай, кажа гаспадар, я сваю маці да нас перавяжу. Яна усё роўна на пенсіі і адна, то будзе жыць з намі, дзяткай гадаваць.

Як надумалі — так і зрабілі. Маладая ходзяць на працу, бабуля з унучкамі дома сядзіць. А тут святая якраз — Дзяды.

Падрыхтаваліся яны, як належыцца, павячэралі ўсёй сям'ёй, паўспаміналі памерлых. Потым гаспадар з гаспадарыняй і адзін пакой спаць пайшлі, бабуля з унучкамі — Дзяды.

Падрыхтаваліся яны, як належыцца, павячэралі ўсёй сям'ёй, паўспаміналі памерлых. Потым гаспадар з гаспадарыняй і адзін пакой спаць пайшлі, бабуля з унучкамі — Дзяды.

А месячкі свеціць...
— Ты бярэ першую бабку, а я дзясотую... Каб у вочы не надта кідалася... — шпачка Сцяпан.

Абхалілі ён рукамі снапы, вярочкай заганянуў, ускінуў на плечы. А трэба сказаць, што мужчыны, дыжышага за яго, у акрузе не было.

Але ж і ён нясе ды крочка — гэтак цяжка яму.
Да таго ж, як ні круці, а страшна...
Нарэшце паказалася вёска, сваё гумно. Зайшоў Сцяпан, дзверы за сабой прычыніў і снапы тыя вобзём, на гліняны ток.

— А ё-ё-ё-ё-ёй! — заенчылі... яны.

— Што за нячысцікі?! — Сцяпан запаліў ліхтар, тузануў вярочку. Снапы рассыпалася, а з іх... вартаўнік.

— Дык гэта я цябе аж з поля валок!?! — Сцяпан схаліўся за цэл.

— Браток, не боіся! Ну выліў я, ну засунуў мёртвым сном. Нічога не чуў.

— Прайшлі гады. Памяняліся ўлады, не стала Сцяпана з Іванам. Толькі тады вартаўнік асмеліўся расказаць гэтую гісторыю.

А мне яе распавяла адна бабуля — летас, каб ўбіраў лібульбу на тым самым графскім полі.

М.В. МАСКАЛЬЧУК, г.п. В. Бераставіца.

Як кахаць — дык каралева! А як красці?

Непадалёк ад нашай Вялікай Бераставіцы жылі калісьці два суседзі — Іван і Сцяпан. Заходзіць неяк адзін да другога і пытаецца: — Ці ведаеш ты сабаку, якога мае графскі вартаўнік? — Ды хто ж яго не ведае, ваўкалака гэтага, — сапраўдны звер... — Во-во!.. Але яго больш няма.

— Як гэта няма? — А учора увечары здох... На свае вочы бачыў... — Слухай, дык, можа, схадзіць нам на графскае поле? Ноччу без сабакі вартаўнік ні за што там сядзець не будзе, а мы снапоў крыху ўкрадзем.

Прычкавалі яны, значыцца, пакуль сцягнее, рушылі ў дарогу.

ў калгасную кантору дамоў заключаць пра аб'ём работы, пра тэрміны, пра аванс ды аплату...
Завадатары — тыя мужчыны, што лічылі сабе разумнейшымі, — зразумела ж, выступілі наперад — тэргуюцца, перамаюць вядуць. А Сцяпан, які заўсёды, вуслак падпірае, стаіць ды слухае.

Але ж гэта яму так здаецца (што ён проста стаіць). А старшыня калгаса згледзеў яго падміргванні і мяркуюць: ага, калі я ім добра заплачу, то з тых грошай і мне больш перападзе. Ёсць сэнс размаўляць, таргавацца...
То падвямуюць стаўку вясцоўчы... 1 раз, і два, і тры. Аднаведна — загаджаецца з імі старшыня. І раз, і другі... А нарэшце кажа: «Усё, хлэпчы, мірвай не мірвай, — болей я даць не магу! Каб і хацеў!»

Пасля таго выпадку вясцоўчы, калі зборліся недзе ў заробкі, то ў першую чаргу ішлі да Сцяпана — угавоўраць, каб паехаў.

І моўчкі пастаяў пры заключэнні дамовы.

Г.С. БАБАРЫКА, в. Мачуль, Столінскі раён.

«На жывыя агуркі»...

Было гэта ў пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя. На лагарку ў нас краму ўдзялілі — харошую, драўляную, абгавяянымі дошкамі зверху абшукнуў... Склад яшчэ пабудуў зрабілі, неважліку прыбіральню...
Але ж тады і ў горшых крамах працаваць за шчасце было. Бо людзі за пакупкамі цугам ішлі, загады прапальвалі, калі што прывязуць, на прамалі Бог прасілі пакінуць, заімаў чаргу, а ўжо як дагаджалі... За любою драбязу...
У той краме асаблівым попытам карысталіся дрожджы. Прывозілі іх вялікімі «брыкетамі» — па адным кілаграме. І змяталі ўмоант. Але ж, як вадзілася тады, не ўсе. Работнікі прылаўка кілецьколы заўжды пакідалі — для сябе, для патрэбных людзей.

Вось і ў той раз пакінулі, прыхавалі, а тут санітарная служба, як летам снег на галаву, з праверкай. Убачаць тавар, — мала не падасца...
Што з ім рабіць? Дзе хаваць? Хапае крамчыцца гэтыя дрожджы, засуоўвае сабе пад халат і куляў у прыбіральню. А там — боўць у ачко, і з канцамі: брыў крэмліам і няма...
Прыехала тая санстанцыя, усё праверыла і паехала. Нічога не знайшла. Прадзавачкі так рады былі!

А назаўтра раніцай прыбгае да іх кабетка, што побач з крамай жыве, і ў гвалт:
— Дзятчакі мае, што ж вы нарабілі?! Ваша прыбіральня мне увесь гарод заганіла! Ды каб ран-

Што далей было? Неяк пасля ранішняй доўкі прыбегла яна з фермы дамоў, пераступіла праз парог у сенцы, неман зарула!...
А Сонцы ж цікава, чаго гэта? Пералазла праз плот. Бачыць — ліх парога непрытомная Нюрка ляжыцца, а ў праёме кладуўкі — Грышка... у п'ятлі.

Аднак суседка, не ў прыклад жонцы, не разгубілася — шчуркам пралепа-прашчаліва ўкладуўку, напалавала за пазуху сала з адной скрынкі, падняла века кукра... — Зусім сулілена няма! — пачула з-пад столі... Грышка глас. І... Рука, што трымала века скрынкі, ад жаху падмалася — маскіруемая на вагу золата быў. А ўжо нічыёны!...

Нюрка — маладая ўдавіца — аднаго такога на базары агледзецца. Чаго ён там толькі не рабіў: і ахоўваў, і прыбіраў, і падносіў падвозіў...
Нехта яму за паслугу бутэльку малака даўшы, нехта — прыгашчы бацьбы насчыпле, нехта — скрыпчак сала. Ты і сталаваўся. Колькі яму там трэба — жменька мжыжка: невысочанькі, худзенькі — замухрышка. Сама ж Нюрка — гром-баба была. Такіх гвалт як любяць маленькія мужчыны.

Карацей, пасля першай жа ладзі і недараткі Нюрчыныя абноўны Грышка заблішчаву, як новая каляйка: не пазнаць мжыжка! Яго да будаўнікоў брыгадзірам паставілі. І Нюрка расцвіла! Ведама ж: гэта няшчасце гасіцца, а шчасце красіцца...
Што, аднак, далёка не ўсім даспадобы было: хто-кольвечы з вясковых баб аж пазелянеў ад зайздрасці, ад злосці. Тым больш што прымак на сваім падворку пародак наўвёў, усё будынкi паднавіў... Ведама — з сілай не бабскай, з рукамі...
Яны — мужчынінскія — у вёсцы нарашчавалі былі: адной бабулі трэба дах падлаззіць, у другой — удавіцы — печ развалілася, у трэцяй — склеп...
А ў суседкі Сонькі — усё! Ёй жа, праз плот жывучы, не адмовіць... Ды і не хочацца, бо там разлік на месцы быў: дзверы ў хату адчынілі — Сонька радуюцца, паўітра на стол нясе. А вераб'ю ж таму і чаркі хапала.

На вачч співацца стаў. Нюрка яму:
— Прыблуда ты базарная! Ьч, падабрала на сваю галаву, адмачыла, адскрэбала, дык цяперак хвост распаснуў! Гарэлку яма давай! А каб ты смалы гарачай напілася, а каб ты выпраціўся... — Галасціць жа будзеш, калі так? — спытаў неяк Грышка, пачуўшы прахлэн.

— Дуло табе з макама, а не галасу! — запэўніла жонка...
Святлана Івануна. Жэня трэ і маўчыць, штогось думае. Ён ніколі не смеяцца, нават тады, калі увесь клас заходзіцца ад рогату, ніколі не цягне руку, каб выклікалі... Хоць няябгала піша дыктоўку, расшэ задачка і нават адказвае. Калі выклікаць...
Іншая справа — як...
У той дзень Святлана Івануна была вельмі заклапочаная: адкрыты ўрок. Прычым першы ў жыцці! Тама яна — твор

ЗВЯЗДА 27 красавіка 2010 г.

САПРАЎДНЫ ХЛЕБАПЁК ЗДОЛЕЕ ЗРАБІЦЬ І ДУХМЯНЫ БОХАН, І АДМЫСЛОВЫ ТВОР КАНДЫТАРСКАГА МАСТАЦТВА

27 красавіка ў Брэсце пачынае работу галоўная выстава-кірмаш года вытворцаў рэгіёна, а таксама прадпрыемстваў краіны, бліжняга і далняга замежжа. На кірмашы традыцыйна выступаюць са сваёй прадукцыяй прадпрыемства «Брэстхлебпрам». Брэсцкія кандытары і пекары, як заўсёды, пастараліся здзявіць гасцей і сваіх патэнцыйных партнёраў. Летась, напрыклад, калі экспазіцыі пад маркай «Берасцейскі пекар» глядачы не хавалі шчырага захаплення ад незвычайных шакаладных яек, якія па сваёй расфарбоўцы нагадваюць знакамітыя яйкі Фабержэ. Яйкі былі да месца, бо выстава адкрывалася напярэдадні Вялікадня. А сёлета велікодная выстава майстроў-кандытараў прайшла перад святам. Былі там і яйкі, і розныя каравай-кулічы. Да выставы Вераніка Абдулаева з Баранавічаў пабудавала з цеста цэлы храм з купаламі і вежамі. Кандытар Тацяна Калюта ўпрыгожыла свой каравай сапраўднымі промнямі, якія адыходзіць ад яго, нібы ад сонца. Успомніш тут, што ў старажытных Егіпцаў хлеб і сонца абазначалі адным іерогліфам. Святлана Саковіч назвала свой каравай «Белавеская пушча» і змясціла на ім многіх насельнікаў векавага лесу. Твор кулінарнага мастацтва Святланы Чабарук называўся караткевічушкім «Зямля пад белымі крыламі»: увесь шматпаварховы каравай ахінае зверху вялікімі крыламі прыгожы і, трэба думаць, смачны бусел.



Генеральны дырэктар РУВП «Брэстхлебпрам» Леанід БРЫЧОМ сярод работнікаў Кобрынскага заводу.



Алена КУЗЬМІНЧУК, начальнік цэха №2 Брэсцкага хлебазавода дэманструе прадукцыю цэха.

Літаральна нядаўна брэсцкія хлебапёкі вельмі удала выступілі на рэспубліканскім конкурсе «Густ». Дыпломамі за першае месца ў розных намінацыях адзначаны торты брэсцкіх кулінараў «Бярэсце», баранавіцкіх — «Фаст», кобрынскіх — «Магія раціцы». Прызавое месца атрымаў таксама брэсцкі торт «Джувельта» і набор пірожных баранавіцкіх майстроў «Пацешкі». Баранавіцкая школа кулінараў традыцыйна лінчыцца адной з самых цікавых нестандартных падыходаў і творчай жылкай. Нездарма ж на адборачным аглядае ў Мінску права прадстаўляць нашу краіну на Сусветным Кубку Кубак па кулінарным мастацтве ў Люксембургу «Кулінарны Алімп-2010» заваявала кандытар

трывае немаля. Але ў гонарам можна адзначыць, што большая частка нашага калектыву — людзі, што адпрацавалі звыш дзясятка гадоў, хоць сярэдні ўзрост дзясятка складае 38 гадоў. Калектыв стабільны, а ён немалы: 2333 чалавек працуе на заводзе «Брэстхлебпрам». Спецыялісты з вышэйшай адукацыяй прыходзяць да нас у асноўным з Магілёўскага ўніверсітэта харчавання, майстры і тэхнолагі сярэдняга звання — з Баранавіцкага і Маладзечанскага каледжаў, а прадстаўнікоў рабочых прафесій рыхтуюць і ў Брэсце, і ў Слуцку. Усе ахвотна могуць працягваць адукацыю без адрыўу ад вытворчасці, у нас гэта толькі заахвочваецца.

У склад рэспубліканскага ўніверсітэта вытворчага прадпрыемства «Брэстхлебпрам» уваходзіць во сем заводаў: Брэсці, Баранавіцкі, Ганцавіцкі, Кобрынскі, Лунінецкі, Пінскі, Столінскі і Давыд-Гарадоцкі. Дзякуючы зладжанай працы каманда прафесіяналаў гандлёвай маркі «Берасцейскі пекар» мае, так бы мовіць, добрае напугненне, становіцца пазнавальнай і ў сваёй краіне, і за яе межамі.

У сённяшніх няпростых рынковых умовах, калі падраслі сур'ёзныя канкурэнты з ліку прыватных прадпрыемстваў, калі правалі значнае абнаўленне свайго абсталявання прадпрыемствы спажыўкаперачы, якія да таго ж маюць развітую гандлёвую сетку, нашымі галоўнымі задачамі становіцца захоўваць

гэтым настройваць новую вытворчасць. Але давалося перагледзець ранейшыя планы. Час прыснешае. І ўжо сёлета на базе нашых прадпрыемстваў у Кобрыне, Пінску, Лунінец, Баранавічах пачынаюць запусканні вытворчасці новай прадукцыі. У поўным аб'ёме запрацуе канвеер па выпуску кукурузных палачак на Ганцавіцкім заводзе. А ў Давыд-Гарадку маем намер выпускаць солад для запячкі гатункаў хлеба, які вылякаем самі. Цяпер гэту сыравіну ў вобласці выработае, а не прывозым.

Разлічаныя акрэсленыя праекты дасць магчымасць нармальна развівацца ў 2011-2012 гадах. А надалей таксама трэба думаць і будаваць планы загалова. Вось зараз вядзем перамоў з італьянскім партнёрам наоко магчымай пастаўкі італьянскага абсталявання для выпечкі кандытарскіх вырабаў, якіх у нашым пагранічным горадзе пакуль ніхто не вырабляе.

Сказанае вышэй у пэўнай меры адлюстроўвае стратэгічны кірунак развіцця прадпрыемства. Бо апошнім часам нашчаваць аб'ёмы вытворчасці мы вырашылі менавіта за кошт арганізацыі выпечкі кандытарскіх вырабаў. За апошнія чатыры гады колькасць кандытарскіх вырабаў вырасла на 73,6 працента. На Брэсцім хлебазаводзе асвоены выпуск імпартазамышальных вырабаў, на Пінскім таксама вылякаюцца розныя прысмакі, якія здольныя скласці канкурэнцыю замежным. Для гэтага, вядома, спатрыбляе перааснацыць цэх. Новае абсталяванне каштавала 30 мільярд рублёў. Відэаочна, што такія капіталаўкладанні сёбе апраўдуваюць. Пайшла новая прадукцыя — адчуваць вырас экортарт. Летась мы адгрузілі за мяжу 184 тоны хлебабулачных вырабаў і 52 тоны кандытарскіх. Прадукцыю прадавалі ў Расію, ЗША і Канаду. За акіян, на жаль, удалося паставіць невялікую, так бы мовіць, пробную партыю та-

вару. Але ж і вялікае пачынаецца з малага. У Нью-Ёрку на Брайтан-Біч прадаецца наша пачэне, і гэта прэстыжна. Сёлета далей партнёры замялі нашу навінку — пачэне пад характэрнай назвай «Настальжы». Спадзяемся, што яно зноўдзе там свайго пакупніка.

Але ж галоўны наш пакупнік, вядома, свой, айчыны. Штодня ўсе заводы «Брэстхлебпрама» вырабляюць 156 тон хлебабулачных вырабаў і пяць з паловай тон кандытарскіх вырабаў. У штодзённым нашым асартымэнце пазначана да 20 найменняў жытнёва-пшанічнага хлеба, да 40 розных булак і каля 75 кандытарскіх вырабаў. Якасць прадукцыі падцверджана ІСО-9001, а на Брэсцім і Баранавіцкім заводах існуе сістэма ХАСП. Дазволю сабе лячыць некалькі лічбаў, бо без іх гаварыць пра работу прадпрыемства вельмі нязручна. Дык вось, рэнтабельнасць вытворчасці па выніках мінулага года складала 11,8 працента, балансавы прыбытак летась вырас у параўнанні з папярэднім годам на 31 працэнт. У першыя месяцы бягучага года прадпрыемствы працуюць прыкладна на ўзроўні мінулага.

Наша кандытарская прадукцыя карыстаецца попытам сёння ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі. А месцам заключэння новых кантрактаў нярэдка становяцца кірмашы. Рухавіком жа ўдасканалення прафесійнага майстэрства — разнастайныя выставы, і якіх мы — пастаянны ўдзельнікі. У Мінску штогод праходзіць агляд хлебнай і кандытарскіх спраў, на які з'яўдаюцца ўсе буйныя вытворцы хлеба. Традыцыйна мы займаем там высокія месцы. Летась прывезлі два Гран-пры за торты Баранавіцкага і Брэсцкага заводаў і некалькі першых месцаў.

Ва умовах канкурэнцыі важна не толькі зрабіць якасную прадукцыю, але і ўмець яе прадаць. Таму патрабаваннем часу становіцца стварэнне ўласнай гандлёвай сеткі. Як вядома, найважнейшая вартасць нашага тавару — свежасць. Таму калі хочаш хутка дайсці да пакупніка, мусіш клапаціцца пра ўласныя крамы. Зараз іх у нас па ўсёй вобласці 36. За мінулы год адчынілі чатыры новыя гандлёвыя пункты. І прадаём ва ўласнай сетцы 8,2 працента хлебабулачных вырабаў, а таксама 24,4 кандытарскіх. Крамы адчыняем як у абласных цэнтры, так і ў сельскай мясцовасці. Нядаўна з'явіліся ўласныя прылаўкі ў Лагішыне Пінскага раёна, Міхалэвічах Лунінецкага, у Драгічыне. Цяпер трэба не толькі адкрыць новы гандлёвы пункт, але і нечым прыцягнуць увагу пакупніка, напрыклад, прывабіць яго духмяным водарам свежай выпечкі. Над гэтым і працуюць нашы маркетологі, інжынеры, тэхнолагі.

Матэрыялы падрыхтавалі Святлана ЯСКЕВІЧ і Валеры Кароль (фота).



Ганна МІХАЙЛОЎСКАЯ шчыруе над тортам.



На конкурсе прафесійнага майстэрства.

СЁННЯ

Месца Поўня 28 красавіка. Месца ў сусор'і Шалая.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дзяня
Мінск	5.42	20.33	14.51
Віцебск	5.28	20.27	14.59
Магілёў	5.32	20.24	14.52
Гомель	5.34	20.15	14.41
Гродна	5.58	20.48	14.50
Брэст	6.04	20.44	14.40

Імяніны
 Пр. Аляксандра, Антона, Астапа, Івана, Марціна, К. Зіты, Феліцыі, Андрэя, Сяргея, Тодара, Тэафіла.

Фота Анастасіі КЛЕПШЧУКА.

НАДВОР'Е на заўтра

Геамагнітны ўзрушэнні

Горад	Тэмпература	Геамагнітны ўзрушэнні
Віцебск	+7...+8°C	21 гадз. 00 гадз.
Мінск	+7...+8°C	18 гадз. 06 гадз.
Магілёў	+7...+8°C	15 гадз. 09 гадз.
Гродна	+7...+8°C	12 гадз. 09 гадз.
Брэст	+7...+8°C	10 гадз. 12 гадз.
Гомель	+7...+8°C	13 гадз. 15 гадз.

Абвясненні:
 ● німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў
 ● невялікія геамагнітныя узрушэнні
 ● слабая геамагнітная бура

...у суседзі

Горад	Тэмпература
Варшава	+12...+14°C
Вільнюс	+10...+12°C
Кіев	+15...+17°C
Масква	+14...+16°C
Рыга	+4...+6°C
С-Пецярбург	+8...+10°C

Фізікультурна-аздараўленчы комплекс, які пабудаваны ў Мерах, з'яўляецца ў раёнцы самым папулярным месцам адпачынку моладзі. Тут ёсць выдатна абсталяваная трэнажорная зала, басейн, бильярды пакой. На міжнародных арнах мёрцы пакуль яшчэ не «засяялі», але спартыўныя зорачкі мясцовага маштабу сярод іх ужо ёсць. Уршчыне, справа зусім не ў рэкордах — галоўнае, што кожны жыхар Мёраў і суседніх вёсак мае магчымасць займацца любімым відам спорту, да таго ж і вопытныя трэнеры ёсць.

Гэты фотаздымак знаёміць чытачоў з вясмікласікам Дзімам Захарэвічам і яго сябрамі — юнымі аматарамі спорту з Мёраў. Яўген ПЯСЕЦКІ.

Гэта мы, Госпаде! БРАТ НА БРАТА

У нумары за 22 красавіка выйшла лаканічная нататка пад назвай «Матачыкліст наехаў на роднага брата». Падрабязнасці гэтай жудаснай нагой гісторыі распавёў спецыяліст па прапагандае і агітацыі УДАІ УУС Гомельскага аблвыканка Мікалай ГАРБАЧОУ.

ПЕРАДГІСТОРЫЯ: Нядаўна, 22-гадоў Антон з вёскі Стэпы Жлобінскага раёна завёў свой старэнькі ІЖ-Юпітэр», які без дакументаў набыў яшчэ калі вучыўся ў бабруйскай ПТВ, і паехаў у суседнюю вёску Шчэдрны да сябра. У Шчэдрыне ёсць мясцовы бар. Менавіта туды сябры і накіраваліся, каб пасядзець за кумлем пива. Час праляцеў імгненна. Пачало асобе. Да Антона падшоў мясцовы жыхар, рабочы прыватнага прадпрыемства 22-гадоў Аляксей М., і папрасіў пракаціцца на «жалежным кані». Адмовіць — значыць праславіцца як скарна. І хлопеч нехавотна гадзіўся. Аляксей, які, дарэчы, як і Антон, не меў праваў на кіраванне матачыклам, з ветрыкам праехаў па вуліцы і вярнуўся назад. Праз нейкі час паўтарыў сваю просьбу, маўляў, трэба ў бар прывезці каханую.

КУЛЬМІНАЦЫЯ: Праз нейкі час наведвальнікі бара пачулі роў матора, піск тармазоў і шчыно, якая адрозна насяржыла. Усе выбеглі на вуліцу і...дачылі жудасную карціну: два нерухомыя цэлы і разгублены дзючынны, якая стаяла побач. Як высветлілася, на неасветленай дароце матачыкліст вельмі позна заўважыў пешахода, які не быў абзначаны. І на вялікай хуткасці ударыў яго, па папярэдніх звестках, багажнікам. Сам «біспраўны» кіроўца быў дастаўлены ў

рэанімацыю з пераломам асновы чэрапа (як высветлілася пазней, Аляксей не захацеў надзяваць шлем, які ў момант аварыі так і застаўся вісець на рулі матачыкла). Пешаходу ж дапамога ўжо не спатрэбілася, бо ён загінуў адразу ж на месцы здарэння. Па трагічным выпадку імя аказаліся родны брат Аляксей — 25-гадоў Аляксандр. Па папярэдніх звестках, абодва былі нападлітку. Што датычыцца дзючынны, то яна цудам засталася непашкоджанай.

РАЗВ'ЯЗКА: ...Работнікі міліцыі доўга не маглі знайсці той злашчасны ІЖ-Юпітэр». І разумела, бо Антон, які ведаў, што яго чакае сур'ёзная адказнасць за перадачу кіравання транспартным сродкам асобе ў нецвярозым стане, не прудымаў нічога лепшага, як хаваць яго. Заехаў у лес, кінуў матачыкл у роў і закідаў яго галлемі. Сам жа пешшу вярнуўся дадому. У Шчэдрыне гаспадар матачыкла ведалі нямногія, ды і тыя не вельмі ахвотна давалі пазначаны. Маўляў, у чым яго віна, за рулём жа знаходзіцца іншы. У рэшце рэшт аперацыйна-следчая група выйшла на Антона, які сам жа і адвёў супрацьнікаў міліцыі ў лес. Па факце дарожна-транспартнага здарэння заведзена крымінальная справа.

P.S. Не адкрыва Амерыкі, калі скажу, што самым даступным і распаўсюджаным транспартным сродкам у вёсцы (пасля веласіпеда, разумела) з'яўляецца матачыкл. Толькі, на жаль, карыстацца ім у межах Правілаў дарожнага руху ўмеюць не ўсе... І пакуль не навуцаліся, даведзёмся расплавацца, у тым ліку і жыццём...

Надзея ДРЫЛА.

27 красавіка

Дзве даты

1945 год — Беларуская ССР прынята ў склад членаў-заснавальнікаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Юрыдычна падставой для гэтага стаў прыняты Саветам СССР у лютым 1944 года закон аб наданні саюзным рэспублікам паўнамоцтваў у галіне знешніх зносінаў. Патрабаванне СССР на канферэнцыі ў Думбартон-Оксе ў жніўні 1944 г. пра ўключэнне ўсёх 16 велькіх рэспублік у лік першапачатковых членаў ААН была адхілена. Уключаны толькі Украіна і Беларусь як рэспублікі, што панеслі вялікія ахвяры ў вайне.

1933 год — у англійскай прэсе ўпершыню з'явілася інфармацыя аб тым, што нямецкі рэйхстаг 30 студзеня 1933 года падпаліў нацысты.

«Мы, людзі, — найніжэйшыя арганізмы ў эвалюцыі: працягваем кудысьці рухацца нават пасля таго, як страцім галаву».

Васіль Ключоўскі (1841 — 1911), рускі гісторык.

СПАЛІЦЬ ЦІ ЗАКАПАЦЬ?

3 гісторыі нашай культуры, а таксама на падставе шматлікіх археалагічных даследаванняў вядома, што ў славян існавалі дзве разнавіднасці пахавання: ямянае, а таксама спальванне. Зараз цяжка сказаць, якая з формаў рытуалу была больш ранняя, а якая ўзнікла пазней.

- У гадавым каларытары ўсходнеславянскіх народаў вядома некалькі святаяў, у структуры якіх існаваў абрад пахавання асноўнага міфалагічнага персанажа. Так, на Масленіцу (калі зямля яшчэ спала зімовым сном і яе чапаць не дазвалялася) саламянае пудзіла спальвалі, а попел утопталі ў снег. А воль на святах вясновага і летняга цыклаў рэшткі рытуальных страў, важнейшыя святочныя атрыбуты закопвалі ў зямлю.
- Абодва варыянты пахавання нябожчыка існавалі на Беларусі і сёння могуць успрымацца як раўназначныя. Таму не трэба сумнявацца ў правамернасці сучаснага абраду крэміравання памерлых. І ўсё ж у якасці мясцовасці да нашага часу людзі прытрымліваюцца звычайна ямянага пахавання.
- Выкапаць магілу прасілі трох дужых мужчын, узрост якіх абавязкова перавышаў 40 год (лічылі, што такі, хто планавы павелічэнне сваёй сямі, нельга было прымаць удзел у такой справе). З сабой ім давалі бутэльку гарэлкі і якую-небудзь закуску. Выкапаць магілу трэба было да паўдня.
- Час падрыхтоўкі магілы таксама быў напоўнены рознымі рэгламентацыямі і абмежаваннямі ў паводзінах мужчын-капачоў і іх аднавяскоўцаў. Па апісаных этнографіях мінулага стагоддзя, падчас капання магілы непажаданай была прысутнасць жанчын, тым больш удавы, якая нядаўна пахавала мужа; меркавалі, што гэта магло справакаваць новую смерць ці ў сваёй хаце, ці ў хаце тых, каго зараз напаткала гора.
- Мужчыны стараліся выкапаць яму з роўнымі сценамі, каб па шырыні і даўжыні яна была трохі большай за труну, бо дастаць труну назад і пашыраць яму — прыкмета вельмі надобра.
- Як толькі магіла была выкапаная, мужчыны клалі над ёю рыдліцы крыж-накрывы, вылівалі па чарцы гарэлкі і «сцерагалі магілу» да прыбліжы пахавальнай працэсіі.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.



Усімхнемся!

Рэцэпт «Ялавічына па-англійску»:
 Вазміце вялікі кавалек ялавічыны і сядзіце, не развітваючыся.

— Чаму ты так спяшаешся з працы?
 — Павінен зварыць абед.
 — А жонка на працы?
 — Не, дома.
 — Хворая?
 — Не. Галодная.

— Я хачу пахудзець!
 — Купі порткі для пахуздзення!
 — Купіць, не налязаць...

Мастацтва маюцца прыходзіць разам з уменнем вадзіць машыну.

За абедом муж звартаецца да жонкі:
 — Дарагая! Выдатныя грыбкі! Адкуль рэцэпт?
 — З дэтэктыва...

Самы першы святлафор.